

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 121 (5247)

СЕРАДА

29

МАЯ

1935 г.

год выдання XVIII

С Е Н Н Я У Н У М А Р Ы:

У КАМІСІІ ПАРТКАНТРОЛЯ ПРЫ ЦК ВКП(б).

НАСУСТРАЧ УСЕБЕЛАРУСКАМУ НАРОДНАМУ СВЯТУ — РАСКАЖАМ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ АБ ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЯХ БССР.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАУ МЕТРАБУДАЎЦАМ.

ФРАНЦУЗСКАЯ РАБОЧАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ У АРШАНШЧЫНЕ.

АБ ДЗЕЦЯХ, БУРЖУАЗНЫХ ПРАРОКАХ І СОЦЫЯЛІЗМЕ

Ва ўсіх буржуазных краінах усё больш рэзка і рэзка выяўляецца рост смяротнасці і падзенне нараджальнасці.

Капіталізм зайшоў у тупік. Для свайго існавання ён знішчае штодзённа тысячы і тысячы чалавечых жыццяў. Узброеныя канфлікты і войны, пшэбеніцы і расстрады рэвалюцыйных рабочых, голад і галеча соцень мільёнаў, прастытуцыя і абарты, якія калечыць жанчыну, вось адваротны бок капіталістычнай цывілізацыі.

Кроў, чалавечая кроў пераплаўляецца буржуазіяй у сціклі золата, у высокую норму прыбытку. Крывёю і жалезам падтрымліваюцца ў калоніях панаванне імперыялістаў. Японская ваеншчына худыць сваім браніраваным ботам шматлікія 400-мільёны кітайскі народ. У Індыі, дзе паспадарыць англійскія дэкалтымены, з 1.000.000 нарадзіўшыся паміраюць да 1 года 150-180 дзяцей; да 5 год дажывае не больш 50 прод. нарадзіўшыся. Сярэдняе чалавечы ачыцце ў Індыі — 23 гады. Якая кіець мастака можа нарысаваць большы калмар, чым гэта афіцыйная калонка лічбаў?

Толькі ў Савецкім Саюзе колькаснасць насельніцтва вязменна і быстра ўзрастае. У той час, як у Англіі за перыяд з 1929 года па 1933 год колькаснасць насельніцтва ўзрастае ўсяго на 850 тыс., у Германіі за гэты-ж час на 1.300 тыс., ва Францыі на 650 тыс., у СССР за гэты-ж 4 гады прырост насельніцтва склаў 11,5 млн., а па 1934 год уключаючы — 16 мільёнаў.

130 год назад англійскі пош Мальтуса паклаў нямала працы, спрабуючы ва ўгоду пануючымі класамі даказаць, што беднасць з'яўляецца рэзультатам натуральных законаў прыроды — большы прырост

тым ростам і будзем дабівацца большага. Нашы тэмпы павінны быць і тут рэзорднымі.

Жанчына наша моцна, як ніколі. Магутна высіцца пераможны сцяг індустрыялізацыі. Калгасны лад прызваў да актыўнага змажанага жыцця наша многамільённае сялянства, пазбаўленае ад векавечнай кабалы і гнёту памешчыка, капіталіста і кулака.

Жанчына з шрытчаняга полу, з рабыні ператворана ў поўнапраўнага грамадзяніна вялікай краіны Саветаў. Зняты ўсе капіталістычныя рагаткі, тармажышчы развіцця жанчыны, глушышчыя ў ёй святое пачуцце мацярынаства. Сучасная работа жанчыны з мужчыннай ля варштата, у калгасе, у навукова-даследчым інстытуце, у школе ператварылася ў крывіцу развіцця сапраўднага савецкага гуманізма.

У нашай краіне жанчына — маці — гэта самы ганаровы чалавек.

У росце колькаснасці нашага насельніцтва мы бачым крывіцу памважнення багаццяў краіны і яе поспехаў таму, што «з усіх капіталістычных краінаў, якія ёсць у свеце, самым каштоўным і самым рашучым капіталам з'яўляюцца людзі, кадры» (Сталін). Законам строга ахоўваецца мацярынаства і младаства. Толькі выдаўна на калгасным з'ездзе прынята рашэнне аб выкладзе працадзён калгасніцы за месяц да і пасля родаў. Цяпер усім нашым мацярам — і работніцы, і калгасніцы — забяпечаны спрыяючыя ўмовы нараджэння дзяцей.

Капіталістычнае-ж варварства адбірае ў жанчыны самае дарагое — пазбаўляе яе права на мацярынаства.

НАСУСТРАЧ УСЕБЕЛАРУСКАМУ НАРОДНАМУ СВЯТУ РАСКАЖАМ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ АБ ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЯХ БССР

Ёсць у нас АБ ЧЫМ РАСКАЗАЦЬ ТАВ. СТАЛІНУ

Калі я прачытала пісьмо знатных людзей менскага завода імя Кірава, перадамной яшчэ раз паўстаў вобраз любімага правадыра, разам з якім я прымала ўдзел у рабоце VII з'езда саветаў.

Каму-каму, а нам, старым кадравікам-прадзільшчыцам, ёсць аб чым падзяліцца з тав. Сталіным.

«Манастыр» і «шустры» — так звалася наша былая цёмная, брудная Маркаўшчына. Асабліва горка было нам, жанчынам-работніцам. Мы падвяргаліся нечалавечай эксплуатацыі, грубасці і ўсімімім адзекам з боку майстроў і тых, якія былі чынам вышэй.

А зараз? Зараз гэта былая Маркаўшчына вырасла ў Пролетарскую Слабаду — новы культурны рабочы цэнтр са сваімі школамі, дзіцячымі садам, больніцай, сталавай, клубам. Ды і самую фабрыку не пазнаць — яна пераанструявалася, расшырылася, дапоўнілася новымі машынамі, стала сапраўдным сацыялістычным прадпрыемствам.

Аб усім гэтым мне так хочацца падзяліцца з тав. Сталіным, раскажаць яму, што гэтых дасягненняў мы дабіліся таму, што наш рабочы калектыў, асабліва яго касцяк, старыя кадравікі фабрыкі, заўсёды былі з партыяй і шчыльна працавалі пад яе кіраўніцтвам.

Я гарача вітаю прапанову кіраўцаў

РАГАЧОЎ. (Па тэлефону). З захапленнем прачытаў зварот знатных людзей завода імя Кірава, выступіўшых з прапановай пасаць пісьмо нашаму вялікаму правадыру таварышу Сталіну.

Дасягнуўшы нашай рэспублікай поспехі — узнагароджанне Савецкай Беларусі і яе кіраўнікоў тт. Гікало і Галадзеда ордэнам Леніна — ёсць ярчайшы доказ таркаства ленынскай нацыянальнай палітыкі, на аснове якой былая шрытчаня царская акраіна дабілася небывалага росквіту. Гэта дасягнута ў жорсткай барацьбе з ворагамі пролетарскай дыктатуры пры брацкім падтрыманні народаў вялікага Савецкага Саюза, пад мудрым кіраўніцтвам таварыша Сталіна.

Прапанова кіраўцаў прапрацоўваецца ў калгасах

ЛЕПЕЛЬ, 28 мая. (Па тэлефону). Працоўныя Лепельшчыны аднадушна падтрымліваюць і ўхваляюць прапанову знатных людзей Менскага машынабудавальнага завода імя Кірава аб пасылцы ў дзень уручэння БССР ордэна Леніна пісьма таварышу Сталіну.

Прапанова кіраўцаў і перадачы «Звяды» былі прапрацаваны на нарадзе старшын калгасаў. Праз раённую газету старшын калгасаў звярнуліся да ўсіх ударнікаў і ўдарніц-знатных людзей раёна — падтрымаць прапанову кіраўцаў, змагацца за права падпісання і пасылкі пісьма т. Сталіну.

Я выхаванец большэвіцкай партыі. Чула і кланатліва яна вырастала мяне ў сваіх радах. Усю сваю энергію і сілы я аддаю і аддам справе будаўніцтва сацыялізма, справе Леніна—Сталіна. Партыя і ўрад аданілі маю работу узнагародзіўшы мяне ордэнам Леніна. Гэта прыдае мне яшчэ больш энергіі і большэвіцкай рашымасці разам з усёй сваёй роднай партыяй змагацца за канчатковую перамогу сацыялізма.

Гарача вітаю прапанову кіраўцаў і буду бязмежна рад падпісаць пісьмо знатных людзей Савецкай Беларусі нашаму любімаму правадыру таварышу Сталіну.

Ордэнаносец, сакратар Рагачоўскага РК КП(б)Б
ВАЙМАН.

Абавязальствы рабочых лесакамбіната

БАБРУЙСК, 27 мая. (Кар. «Звяды»). Рабочы калектыў бабруйскага лесакамбіната з вялікім удзімам сустраў прапанову кіраўцаў аб пасылцы пісьма тав. Сталіну знатнымі людзьмі нашай рэспублікі.

Пры абмеркаванні пісьма кіраўцаў рабочыя стандартнага цэха абавязаліся к дню ўручэння Беларускай ордэна Леніна выпуціць і адгрузіць 191 стандартны дом для чыгушкі, падрыхтаваць да здачы тэхнічнага экзамена 250 чалавек.

Рабочыя лесацэха № 2 абавязаліся к 1 ліпеня выканаць поўгалавы профінплан на 108 про-

Акадэміку Н. М. Нікольскаму ПРЫВІТАННЕ ЦК КП(б)Б

Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі вітае Вас, заслужанага дзеяча навукі рэспублікі, з 35-годдзем Вашай навукова-даследчай і педагогічнай дзейнасці. Жадаем Вам далейшай пладатворнай работы на карысць дыктатуры пролетарыята і сацыялістычнага будаўніцтва, на карысць вялікай сацыялістычнай радзімы.

ЦК КП(б)Б.

ПРЫВІТАННЕ СОУНАРКОМА БССР

Совет Народных Камісараў Беларускай ССР у дзень 35-гадовага юбілея Вашай навуковай і педагогічнай дзейнасці вітае Вас з высокай узнагародай — наданнем звання заслужанага дзеяча навукі.

Совет Народных Камісараў упэўнен, што Вы і ў далейшым з такой-жа энергіяй і настойлівасцю будзеце працаваць на карысць нашай сацыялістычнай радзімы, і ў гэтай пладатворнай і творчай рабоце Совет Народных Камісараў жадае Вам сіл і здароўя.

Старшыня Совета Народных Камісараў Беларускай ССР
М. ГАЛАДЗЕД.

ПРЫВІТАННЕ ЦВК БССР

Вітаю Вас з 35-годдзем Вашай навуковай, педагогічнай і грамадскай дзейнасці. Адзначаючы Вашу адданасць справе сацыялістычнага будаўніцтва, Вашу прадукцыйную навуковую работу ў галіне гістарычнай навукі і падрыхтоўку большэвіцкіх гісторыкаў, савецкі ўрад узнагародзіў Вас званнем заслужанага дзеяча навукі.

Жадаю Вам яшчэ доўгай пладатворнай работы на карысць працоўных нашай савецкай краіны.

Старшыня ЦВК СССР і БССР
А. ЧАРВЯКОЎ.

ПРЫВІТАННЕ НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА АСВЕТЫ БССР

Прыліце мае шчырыя віншаванні з прычыны прысваення Вам урадам БССР высокага звання заслужанага дзеяча навукі.

Гэтым актам урад БССР засведчыў як высокую ўрад, як і ўся савецкая прамадэкасыя ацэньвае вашу пяматгадовую і каштоўную навуковую і выкладчыцкую дзейнасць.

Звыш чатырнаццаці гадоў Вы працуеце ў БССР і Ваша імя непарыўна звязана з гісторыяй вышэйшай школы ў Савецкай Беларусі.

У Вас вучылася не адна сотня савецкіх студэнтаў, якія працуюць зараз у розных кутках Савецкага Саюза і з удзячнасцю ўспамінаюць Вашы лекцыі, якія заўсёды азнаваліся шырокай эрудыцыяй і глыбокім аналізам.

Шу работу, як аўтара падручніка па гісторыі, выкананую Вамі па заданню нашай партыі для сярэдняй школы, па якому вучыцца падрастаючае пакаленне Савецкага Саюза.

Сення нельга не ўспомніць таксама і Вашу прапагандысцкую работу пад кіраўніцтвам большэвікоў у 1905 годзе і Ваш удзел у стварэнні Міхаілам Нікалаевічам Пакроўскім першай марксісцкай гісторыі Раёна.

Моцна паціскаю Вашу руку і жадаю Вам яшчэ многа гадоў пладатворнай работы. Я упэўнен, што Вы пад кіраўніцтвам нашай партыі яшчэ многа карыснага зробіце ў галіне развіцця савецкай навукі і ў дачыненне часовай школе.

Народны Камісар Асветы

ва ў дараўніцтве з ростам народнага існавання. Мальтус заахалоўваў грамадства, што з адной прыватнай уласнасці на сродкі вытворчасці не будзе стрымліваючых момантаў з быстраму размнажэнню насельніцтва і ў рэзультате «увесь народ абярвецца ў вялікую жабравую, уладваючых агульнаю ўласнасцю».

У 1925 годзе ў асноўным гэту ж думку паўтарыў вядомы англійскі эканаміст-неомальтузіянец Кейнс, наведваючы Савецкі Саюз. У сказанай у Вышэйшым савеце народнай гаспадаркі прамове ён заявіў: «Вайна і рэвалюцыя выклікалі змяненне насельніцтва, але цяпер вноў наглядзецца значнае перавышэнне нараджальнасці над смяротнасцю. Для эканамічнай будучыні Расіі—гэта самая вялікая небяспека».

Амаль дзесяць год прайшло з таго часу, як Кейнс прарочыў аб перажываючай нам небяспецы. Але на тое мы і Сталінскі, выхаваныя Леніным і Бальбіным, каб паспяхова вырашаць складаныя праблемы сацыялістычнага будаўніцтва. За гэты час насельніцтва Савецкага Саюза павялічылася на 25 мільёнаў чалавек. Ніякія страхі буржуазных ідэолагаў нас не зашалохалі. Мы шчыра шчаслівы гэ-

ўрада накіраваны к таму, каб забяспечыць выхаванне дзяцей. Усе дзеці ахоплены ў нас школай. У бягучым годзе будуюцца ў небылых размерах новыя школьныя будынкі. Растуць асігнаванні на абслугоўванне дзяцей яслямі, садамі, малочнымі кухнямі і т.д. П канцу другой пяцігодкі гэтыя асігнаванні павялічваюцца ў параўнанні з 1932 годам у пяць раз.

Сталінскія клопаты аб чалавеку, аб маты і дзіцяці сталі краеугольным каменем новага грамадскага ладу. Уся бягучая дзесяцігодка буржуазных мракабесаў, зводзіўшых жанчыну да ўзроўню рабыні і жыццёліны, знішчана ў нас рэальнымі адносінамі людзей на фабрыцы і заводзе, у калгасе і саўгасе, на рабоце і ў быту. Сацыялістычны лад узводзіць мацірынства ў культ і робіць усё для выхавання здаровага пакалення.

Соцыялізм — гэта знішчэнне ахшалаацый чалавека чалавекам. Соцыялізм — гэта клопаты аб людзях, сапраўдны росквіт цывілізацыі. Соцыялізм — гэта быстры рост насельніцтва і здаравенне ўсяго чалавецтва. (3 перадавога артыкула «Правды»).

аб вырашчванні кадрў я моцна запамятала. Працуючы каля варштата, я тут-жа навучаю маладых работніц-ватэршчыц, якія яшчэ не паспелі атрымаць патрэбную кваліфікацыю, аўладальшы машынай. Рыхтуючыся да ўсебеларускага тэржаства—дня ўручэння ордэна Леніна—я прыкладу ўсе свае сілы, каб дапамагчы вырасці не адзін яшчэ дзесятак новых кваліфікаваных работніц.

З вялікай радасцю і гордасцю я прыкладу свой подпіс к гэтай гістарычнаму пісьму, якое яшчэ больш натхніць нас на новыя перамогі.

ЦЫГАНКОВА ФЕКЛА — ЧЛЕН ЦВК СССР, работніца ватэрнага цэха ільнопрадзільнай фабрыкі «Дзвіна». Віцебск, 26 мая.

ЮБІЛЕЙНЫ ВЕЧАР ЯНКІ КУПАЛЫ

Учора пісьменніцкая грамада асацыяцыі сталіцы БССР ушаноўвала ў Доме пісьменнікаў народнага паэта рэспублікі Янку Купалу ў сувязі з 30-годдзем яго творчай дзейнасці.

З'яўленне ў зале юбіляра было спалкана шумнымі авацыямі. Урачысты вечар адкрыў старшынся саюза савецкіх пісьменнікаў тав. **Клімовіч**. З дакладам аб творчасці Купалы выступіў тав. **Кучар**.

Тав. **Готфрыд** перадаў Янку Купале палкае комуністычнае прывітання і пажаданне творчай і плённай работы ў далейшым.

Янку Купалу віталі ад імя маладога пакалення савецкіх пісьменнікаў Беларусі тав. **Лынькоў**, ад пружанскіх пісьменнікаў — тав. **Буачыдзе**, ад саюза савецкіх пісьменнікаў СССР тав. **Галодны**.

Прыгожа гучэлі вершы Купалы перакладзеныя і зачытаныя на сходзе на польскай мове польскім паэтам **Стандэ**, на пружанскай мове грузінскім паэтам **Мосавілі** і на яўрэйскай мове тав. **Аксельрод**.

Свой адказ на прывітання тав. Купала пад апладысменты ўсёй залы закончыў словамі: «Добра жыць і тварыць у эпоху нашага мурлага Сталіна».

На імя юбіляра атрыманы шматлікія прыватальныя тэлеграмы з розных канцоў Савецкага Саюза.

«Узорным правядзеннем прапалкі, своечасовай падрыхтоўкай да ўборкі будзем змагацца за права пасаць і падпісаць пісьмо тав. Сталіну» — так заявілі ўдарнікі калгасаў.

109 „польскіх забастовак“ за адзін год

ВАРШАВА, 27 мая. (БЕЛТА). Буржуазны друк, у першую чаргу газеты, звязаныя з саюзам буйных прамыслоўцаў, пачалі рэзкую кампанію супроць так званых «польскіх забастовак». «Кур'ер цоцэнны» ўказвае, што шпаркае пашырэнне «польскіх забастовак» (г. зн. забастовак, якія суправаджаюцца заняццем фабрык і шахт бастуючымі) набывае яўна рэвалюцыйны характар: «які пагражае існуючаму ў Польшчы правапарадку».

Орган польскіх прамыслоўцаў «Пішгледд господарчы» развівае «тэорыю» аб «злачынным характары» польскіх забастовак, штрабуючы прымянення да адказнасці ўсіх яе ўдзельнікаў. Паводле даных газеты, у 1931 г. зарэгістравана ў Польшчы 4 выпадкі заняцця фабрык бастуючымі, у 1932 г. — 48, у 1933 г. — 109. «У апошні час — гэта газета — заняцце фабрык бастуючымі стала ўжо штодзённай з'явай, якая ахватвае розныя галіны прамысловасці і вават дзяржаўныя прадпрыемствы».

Палёты савецкіх планерыстаў у Анкары

АНКАРА, 27 мая. (БЕЛТА). Учора на аэрадроме ў прысутнасці дэлегатаў з'езда «Лігі авіяцыі» і першага з'езда турскага друку майстры савецкага планерызма **Анохін** і **Раманаў** паказалі фігуры вышэйшага пілатажу на савецкіх планерах. Разам з Анохіным на двухмесным планеры зрабіла палёт **Зехра** — прыёмная дачка прэзідэнта Турскай рэспублікі **Атапюрка**. Бліскучыя палёты спалканы дэлегатам з вялікім задавальненнем.

Панямаючы, што ў парушэнне канстытуцыі прэзідэнту даны паўнамоцтвы рэгуляваць прамысловасць пры дапамозе так званых «колексаў чеснай канкурэнцыі» і што федэральны ўрад не мае права рэгуляваць рабочы час і стаўкі ў межах пасобных штатаў. Рашэнне вынесена ў сувязі з апеляцыйнай скаржай Нью-Йоркскай птушкагандлёвай фірмы.

Рашэнне Вярхоўнага суда разглядаецца, як буйнае паражэнне Рузвельта, паколькі цягне за сабою зрыў усёго законадаўства аб «нацыянальным аднаўленні». Вярхоўны суд аднагалосна аб'явіў, таксама супярэчым канстытуцыі закон аб пяцігадовым мараторыі па фермерскіх даўгах. Многім тысячам фермераў пагражае неадкладнае разарэнне.

ВАШЫНГТОН, 28 мая. (БЕЛТА). Пасля спешнай нарады з прэзідэнтам генеральны пракурор аб'явіў, што ўсе кодэксы, выданыя на падставе закона аб нацыянальнай адміністрацыі па аднаўленню, страцілі сілу. Аб'яўлены ануляванымі звыш 700 такіх кодэксаў па розных галінах прамысловасці. Прабодскі бюракратычны апарат, які наглядае за выкананнем гэтых кодэксаў, бяздзейнае. У сувязі з рашэннем Вярхоўнага суда — пад пагрозай таксама рад устаноў, створаных Рузвельтам для правядзення «новага курса», як напрыклад, «Адміністрацыя грамадскіх работ», «Нацыянальнае кіраўніцтва па справах працы» і інш.

Рашэнне Вярхоўнага суда пагражае таксама «Адміністрацыі па рэгуляванню сельскай гаспадаркі» (AAA) і іншым мерам, правядзеныя ў якіх патрабуе прадстаўлення прэзідэнту асобных паўнамоцтваў, што згодна рашэння Вярхоўнага суда, пярэчыць канстытуцыі. Лічачы таксама з магчымацю анулявання гандлёвых дагавораў, падпісаных Хэлам, паколькі яны былі падпісаны на падставе прадстаўлення сенатам адпаведных паўнамоцтваў прэзідэнту. Друк рэспубліканскай партыі лікуе па поў «ч паражэння Рузвельта».

Зволен за... слуханне радыёперадач з Масквы

БЕРЛІН, 28 мая. (БЕЛТА). У Марыенвердэры (Усходняя Прусія) майстар абутковай фабрыкі быў без папярэджання і без выплаты выходнай дапамогі зволена за тое, што нечарамі слухаў маскоўскія радыёперадачы. Апрача таго яго абвінавачалі ў тым, што ён нібыта напісаў у Маскву пісьмо, у якім выказаў жадаанне працаваць у СССР.

Суд па працоўных справах прызнаў звальненне незаконным, катывучы тым, што ўладар прадпрыемства не можа даяраць чалавеку, які сістэматычна слухае маскоўскія радыёперадачы. У сваёй пастанове суд асабліва сьвянечца на пісьме гэтага майстра ў Маскву і падкрэслівае, што жадаанне працаваць на савецкім прадпрыемстве прадстаўляе сабой «збліжэнне з комуністычным светлаглядам» і што такога чалавека нельга дярнець на германскім прадпрыемстве.

Да 30-годдзя Цусімскага бою

ТОКІО, 27 мая. (БЕЛТА). У сувязі з 30-ай гадавінай Цусімскага бою, якая спадчынецца сёння, газета «Джан таймс» падкрэслівае, што «ворагам Японіі быў не рускі народ, а царскі імперыялізм». Указваючы далей, што царскі імперыялізм прадстаўляў пагрозу не толькі для Японіі, але і для рускага народу, «Джан таймс» падкрэслівае: «Неабвержным фактам з'яўляецца тое, што савецкі ўрад пракляў усе традыцыі ўсяго палітыку імперыялістычнай Расіі». Нядаўняя перадача КМУЧ і палітычнае савецка-японскіх адносін. — прадаўжае газета, — «яна паказвае, што адносіны паміж СССР і Японіяй нязмерна спрыяльнай і поўнацю адрозніваюцца ад тых адносін, якія калі-небудзь маглі стварыцца пры царскім рэжыме».

На імя акадэміка Н. М. Нікольскага паступілі ў сувязі з 35-годдзем яго навуковай і грамадска-педагагічнай дзейнасці і прысваеннем звання заслужанага дзеяча навуки прывітання ад Цэнтральнага праўлення БССР Чарнушэвіч.

Наступленне Кітайскай Чырвонай Арміі

ТОКІО, 28 мая. (БЕЛТА). Агенцтва «Сімбун рэнго» паведамляе, што кітайская Чырвоная армія пад камандаваннем Сю Сянцзяня, якая налічвае каля 100 тыс. байцоў, шпарка арасоўваецца з заходняй часткі правінцы Сычуань к правінцы Цінхай і прагражае захапіць сталіцу правінцы Тэцзянлю.

Кітайская Чырвоная армія пад камандаваннем Чжэ Дэ і Мао Пэдуна арасоўваецца ў доўж заходняй граніцы правінцы Сычуань на поўнач Нанкінскія ваенныя колы чакаюць, што ў бліжэйшы час адбудзецца аб'яднанне гэтых двух армій каля Тэцзянлю у Цінхай

Рабочыя дэманстрацыі супроць Герынга ў Сафіі

ВЕНА, 28 мая. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Сафіі, Герынг у перагаворах з кіруючымі дзяржаўнымі дзеячамі Балгарыі прабаваў настроіць Балгарыю супроць савецка-французскага фронту міру, абяцваючы Балгарыі ўзамен гэтага пастаўку ў доўгатэрміновы кредит германскіх самалётаў і машын для вырабу ваенных прыпасаў і цяжкай артылерыі.

Насельніцтва Сафіі сустрэла прыезд Герынга ў Сафію яўна непрыязна. Рабочыя наладзілі значныя дэманстрацыі супроць Герынга. Згодна вестак газет, паліцыя адкрыла стрэльбу па дэманстрантах.

Як паведамляюць з Будапешта ў вестерскіх палітычных колах указваюць, што Герынг у часе перагавораў у Будапешце прабаваў утаварыць венгерскі ўрад не дазлучацца да Дунайскага пакта і не браць на сабе ніякіх абавязкаў па гарантаванню незалежнасці Аўстрыі, абяцваючы ў замен германскае падтрыманне імкненнем Венгрыі.

Уся краіна будзе гіганты-самалёты

* У Дзяржынскім раёне калгаснікі арцелі «Новы быт», Шпяляўскага сельсавета, і імя **Калініна**, Траскоўскага сельсавета, адлічылі па аднаму працадню ў фонд пабудовы новых самалётаў; калгаснікі арцелі «Новы будаўнік», Станькаўскага сельсавета, сабралі 500 руб., актыўны калгаснікі і члены Возерскага сельсавета — 385 руб. На разліковы рахунак пераведзены першыя дзве тысячы рублёў.

* Калектыў работнікаў кіраўніцтва народна-гаспадарчага ўліку БССР уносіць на пабудову самалётаў аднадзённы заробтак — 1188 руб.

* У Слуцкім раёне аднадзённы заробтак адлічылі рабочыя сельскагаспадарчай майстарні, двухдзённы заробтак — калектыў работнікаў кааперацыі. Актыў калгаса «Калектыў» сабраў 140 руб., калгаснікі арцелі «Чырвоная Сліва», Кааловіцкага сельсавета, адлічаюць па аднаму працадню.

На Менску паступіла ад калектыва супрацоўнікаў наркамата аховы здароўя—938 руб., гаспадарчага кіраўніцтва БКС—612 руб., Белхарпромсаюза—210 руб., Кіраўніцтва народна-гаспадарчага ўліку—1188 руб., Партыядавецтва ЦК КП(б)Б—222 р., 2-га аддзялення міліцыі—176 руб., Белдзяржкінохронікі—136 руб., Белдзяржпрамсаюза—309 руб., ваеннага шпітала—199 руб., фабрыкі кулі—1908 руб., Белметапром-

ва народна-гаспадарчага ўліку БССР уносіць на пабудову самалётаў аднадзённы заробтак — 1188 руб.

* У Слуцкім раёне аднадзённы заробтак адлічылі рабочыя сельскагаспадарчай майстарні, двухдзённы заробтак — калектыў работнікаў кааперацыі. Актыў калгаса «Калектыў» сабраў 140 руб., калгаснікі арцелі «Чырвоная Сліва», Кааловіцкага сельсавета, адлічаюць па аднаму працадню.

Ад калектыва рэдакцыі і друкарні «Звязда» паступіла 2.140 руб., газеты «Орка» — 300 руб., журналы «Большавік Беларусі» — 89 руб., ад выдавецтва «Окцябр» — 419 руб., газеты «Рабочий» — 474 руб., выдавецтва «Калгаснік Беларусі» — 518 руб.

Учора-ж на пабудову самалётаў-гігантаў паступіла ад сем'яў **Цофіна** — 20 руб., **Ормана** — 52 руб., **Лулчына** — 17 руб., **Кацмана** — 17 руб., і **Шэслева** — 19 руб., ад **Вінаградвай Н. А.** — 5 руб. і **Славіна Э. А.** — 11 руб. 45 кап.

У КАМІСІІ ПАРТКАНТРОЛЯ ПРЫ ЦК ВКП(б)

На адбыўшыся гэтымі днямі пасяджэнні бюро Камісіі Парткантроля было разгледжана некалькі пытанняў гаспадарчай, савецкай і партыйнай работы, узнікшых у рэзультата праверкі, праведзенай групамі КПК.

Выключныя парушэнні савецкай дэмакратыі ўскрыты ў рабоце Яраслаўскага гарадскога савета. За тры месяцы прэзідыум горсавета не знайшоў часу склікаць ніводнага дзелавога пленума, не арганізаваў работы секцый савета і дэпутатскіх груп і т. п.

Шматлікія дадаткі да наказу выбаршчыкаў зусім не распарабаваны і не выконваюцца, палова дэпутатаў не ўдзягнута ў практычную работу савета, не адчытваецца перад выбаршчыкамі.

Да скарг працоўных у горсавете адносіцца бюракратычна: з узятых на праверку 15 скарг ні адна не аказалася праверанай, значная частка скарг згублена.

Побач з гэтым, устаноўлен і рад другіх парушэнняў палажэнняў аб гарадскіх саветах, у тым ліку і парушэнне дэпутацкіх праў, на што прэзідыум горсавета зусім не рэагаваў.

Заслухаўшы тлумачэнні старшыні Яраслаўскага горсавета тав. Мельнікава, бюро КПК абвясціла яму і сакратару горсавета т. Шмелёву суровую вымову за парушэнне савецкай дэмакратыі і за бюракратычныя адносіны да наказаў выбаршчыкаў. Тав. Шмелёў знят з работ сакратара савета.

Пастаноўлена паставіць перад выбаршчыкамі пытанне аб пазбаўленні мандатаў т. Шмелёва і заг. камгаса т. Красава.

Вельмі недавальняючае становішча ўстаноўлена ў Южскай раённай партарганізацыі (Іванаўскай вобласці): пастаяннае адставанне ў выкананні важнейшых гаспадарча-палітычных кампаній, буйнейшых недахопах ў масавай партыйнай рабоце, бюракратычным адносінамі да бытавых патрэб і культурных запытаў як калгаснікаў, так і рабочых буйнага баваўнянага камбіната (з 6 тысячамі рабочых), які знаходзіцца ў раёне, — усё гэта прывяло да затрымання развіцця калектывізацыі раёна, да аслаблення вядучай ролі камуністаў на вытворчасці, да заняпаду працоўнай дысцыпліны і вытворчага палёму на камбінатае.

У адкрытай камерцыйнай сетцы за апошні час з'явілася ў продажы мануфактура, абутак, гатовая вопратка палешпамага асартыменту і высокай якасці, але яшчэ не ў такой колькасці, каб поўнаасцю задаволіць узрастаючы попыт.

Гэту акалічнасць скарысталі спекулянты. Скупляючы ў магазінах Мосторга гэтыя дэфіцытныя тавары (кашчоны, драп, каверкот, патэфоны і інш.), яны здаюць іх па значна павышаных цэнах у камісійныя магазіны, пачынаючы на гэтым велізарны сумы. Напрыклад, куплены ва ўнівермагу за 600 руб. адрэз сукна зарада знаецца ў камісійным магазіне за 245 руб., а патэфон, які каштуе ў Гормосгандлі 245 руб., здаецца ў камісійным магазіне дзеткамісіі за 600 руб.

Саматужнікі, асабліва вырабляючы абутак і скураныя палты, скарыстоўваюць камісійныя магазіны для скрышці свайх даходаў ад абкаладання падаткам; яны знаюць свае тавары ў камісійных магазінах вышэйшымі партыямі, у 2—3 разы даражэй цэн адкрытай камерцыйнай сеткі.

Такім чынам, у рэзультатае адсутнасці пільнасці і кантролю камісійных магазінаў, замест садзейнасці працоўным у збыце выгядовых і павошаных рэчаў, звыліся пагоняй за нажывай, прыкрыццём спекулятыўнай дзейнасці прыватнікаў, ператварыліся ў чорэдышкі спекулянтаў, перахупшычаў і саматужнікаў, якія хаваюцца ад фінансавання.

Наркамгандаль, МСПО, Гормосгандаль, Ленпромгандаль, дзеткамісія пры ЦВК, у веданні якіх знаходзіцца гэтыя магазіны, не кантралявалі іх работу, не цікавіліся, чым і па якой цэне яны гандлююць. Апараты магазінаў зазначаны класава-чужымі людзьмі, якія знаходзіцца на воўзгупу ў спекулянтаў. Адсюль зразумелы адносіны камісійных магазінаў да працоўных і шматлікія выпадкі ашукання іх.

Прызнаўшы, што залітычную адказнасць за ўмовы, пры якіх камісійныя магазіны былі шырока скарыстаны прыватнікамі для спекуляцый, нясуць нам. наркома ўнутраваго гандлю т. Хлаплянкін і нам старшыні прэзідыума Цэнтрасаюза т. Эштэйн, бюро КПК на непасрэдных віноўнікаў агідна-

здачы, да гэтага часу ў саўгасах Наркомсаўгасаў прадаўжаецца практыка здачы дзяржаве жывёлы нізкіх канцыдый, дрэннай уштанасці; некаторыя саўгасы выконваюць план мясзадчы за лік павышанага процанту здачы цялят і маладых парасят, падрываючы гэтым і план мясзадчы і самую жывёлагадоўлю. Асабліва дрэнна ў некаторых саўгасах пастаўлена справа з адкормам жывёлы.

У рэзультатае ўсяго гэтага саўгасы не выконваюць свайх планаў мясзадчы, і ў першым квартале г. г. Наркомсаўгасаў выканаў іх толькі на 80,9 проц., прычым і гэта колькасць не адпавядае ўстаноўленым канцыдыям.

Бюро КПК, разгледзеўшы гэта пытанне ў адносінах асабліва неаблагалучных саўгасаў: мясасоўгаса імя Горкага, Орэнбургскай вобласці, і свінасоўгаса «Большык», Днепрапятроўскай вобласці, — вынесла партыйныя спажанні дырэктарам гэтых саўгасаў, а таксама дырэктарам Орэнбургскага мясамалочнага трэста і Днепрапятроўскага свінаводтрэста—за недастатковае аператыўнае кіраўніцтва і кантроль.

Праверка ходу выканання пастановы ЦК ВКП(б) ад 17 студзеня 1935 г. аб упарадкаванні фінансаў і ўчоту ў калгасах паказала, што да гэтага часу органы Наркамзема і фінансавыя сістэмы на мясцах не давалі нават гэтага рашэння ЦК да ўсіх раёнаў і калгасаў. Для пагашэння запазычанасці гаспадарчых органаў калгасам амаль нічога не зроблена; прадаўжаецца, не гледзячы на катэгарычную забарону ЦК, незаконнае прымуовае спісанне з рахункаў калгасаў; прыхода-расходныя каштарысы калгасаў складаюцца без усякага кіраўніцтва Наркамзема, да праверкі і падрыхтоўкі рахункаводаў у радзе раёнаў не прыступлена. Па-ранейшаму дрэнна са снабжэннем калгасаў рахунковымі бланкамі.

Бюро КПК даручыла камісіі праправаваць практычныя мерапрыемствы па выкананні пастановы ЦК аб упарадкаванні фінансавай справаздачнасці ў калгасах, а таксама выявіць віноўнікаў невыканання рашэння ЦК для палажэння на іх спажанняў.

праверкі, і на віноўных наложаны слаганні.

Наркамзем РСФСР мае 83 прамсаўгасы, якія ў асноўным займаюцца спіртакурэннем. Праверка ўстанавіла крайнюю безгаспадарчасць у гэтых саўгасах, зрыў планаў спіртакурэння і вялікую ўбытчанасць. Асноўнай прычынай такога становішча прамсаўгасаў з'яўляецца адсутнасць кіраўніцтва імі з боку НКЗема РСФСР.

Пастаноўлена ўвайсці ў ЦК партыі з прапановай аб перадачы прамсаўгасаў з Наркамзема ў Наркомхарчпром (Галоўспірт).

Рознага роду кадрапрыемствы і гаспадарчыя арганізацыі ўтрымліваюць велізарную колькасць «таўкачоў» — агентаў для праітгурвання свайх заказаў на заводах і фабрыках.

«Таўкацтва» прыняло масавы характар. На 12 абследаваных заводах у 1934 г. перабывала 12 тысяч такіх «таўкачоў», прычым частка з іх бязвысездна жыве на заводах. Пасылка гэтых людзей робіцца беспарадачна, выклікае велізарныя расходы, заграмаджае чыгуначны транспарт і дэзарганізуе нармальную работу на прадпрыемствах, куды яны пасылаюцца.

Парткалегіям Кіеўскай, Харкаўскай, Ленінградскай і Азова-Чорнаморскай абласцей даручана палажыць спажанні на кіраўнікоў арганізацый, асабліва злоўжываюшых пасылкай «таўкачоў». Апрача таго, бюро КПК пастаноўлена паставіць перад ЦК партыі пытанне аб правядзенні раду практычных мерапрыемстваў супроць таўкацтва.


Праверка каштарысаў раду фабрычна-заводскіх газет у г. Маскве і вобласці выявіла, што штаты рэдакцый фабрычна-заводскіх шматтыражыных прэсмерна пераўзлічаны і пабудаваны так, што цэнтральнае месца займае ў іх платны апарат — платны супрацоўнікі. Гэта адцяняе рабочага-карсандэнта, скажае твар фабрычна-заводскага друку і, нарэшце, вядзе да вялікіх расходаў.

З прычыны раздутых штатаў і адсутнасці кантролю за расходваннем сродкаў, дэфіцыт толькі на 94 фабрычна-заводскіх газетах і Ма-



Устаноўка абсталявання ў новапобудаваным механічным цэху завода імя Кірава (Менск).

Фото КАПЛІНСКАГА.



ШВЫРАЮЦА ЛЮДЗЬМІ, ЯК ПЕШКАМІ

Няўвага да людзей, частая перакідка работнікаў, зняцце адных і прызначэнне другіх без усякай патрэбы шырока ўжараніліся на Віцебскай фабрыцы «КІМ».

Быў такі выпадак. Дырэктар фабрыкі т. Марушкін прапанаваў начальніку цэха Перэцкаму зняць з работы двух рабочых — тт. Апрыско — члена горсавета, кандыдата партыі, героя першай пяцігодкі і Магеруга, члена горсавета, брыгадзіра сталінскай брыгады за тое, што яны... несвоечасова здалі кашчом, атрыманы для ўдзелу ў першамайскім парадзе.

Перавідка людзей унутры цэхаў таксама ўвайшла ў сістэму. Так, начальнік цэха Шэпёткоў перамоў члена партыі Кофман з групы «Б» у групу «У» і зусім не захацеў лічыцца з указаннямі парторга аб тым, што група «Б» астаецца з-за гэтага без аднаго камуніста.

Аднойчы загадчык аддзела Якушэнка не забяспечыў змену сыравінай. Прастаяў 55 мінут. Каб ліквідаваць прарыв Шэпёткоў загадаў брыгадзіру Бляхман працаваць у часе абедснага перапынку. Кандыдат партыі, брыгадзір Бляхман

СОВЕЦКІЯ ПІСЬМЕННІКІ ГРУЗІІ — НАРОДНАМУ ПАЗТУ РЭСПУБЛІКІ ЯНКУ КУПАЛУ

Трыццацігадовы юбілей народнага паэта, класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы — рэзультат перамогі ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі. Савецкая ўлада стварыла ўсе неабходныя ўмовы для бурнага росту культуры Беларусі, выяўляючы ўсё новыя і новыя творчыя сілы працоўнага народу і ідэалагічна пераўзбройваючы лепшыя кадры дарэвалюцыйнай інтэлігенцыі. Шматгадовы і складаны творчы шлях Янкі Купалы поўны палкасці барацьбы за вызваленне ад царскага ярма беларускага народу. Імкненне павесці свой народ да светлага будучага чырвонай ніткай праходзіць у тварэннях Янкі Купалы. Гэта светлае будучае ажыццявілася для ўсіх прытнечаных народнасцей толькі пасля Окцябра. Гэту вялікую радасць пераможнага перадавога класа і гіганцкую будоўлю, праўда, пасля некаторых хістанняў, сумненняў, але ўсё-ж ўбачыў і ўвераваў народны пясняр Янка Купала, і ён запеў тады такім-жа поўнаценным, паэтычным голасам, голасам простым, але запалаючым у душу, як і ў ранніх ленынскіх свайх творах. У гэтай прастае і непасрэднасці, якая пачэрпнута масцітым па-

этам з народнай творчасці, закладзецца вялікая сіла майстэрства Янкі Купалы.

Паэта заражае пафас і гіганцкая будоўля сацыялізма і свай сапраўды юнацка непадзельным голасам у паэме сваёй «Над ракой Арэсай» ва ўвесь голас усклікае:

«Кіпіць работа, як нідзе, Гарыць ажно яна ў руках, Што знача праца ў грамадзе, Які палёт, які размах!».

Так правікаецца паэт пафасам будоўніцтва сацыялізма. Паэтычны твар Янкі Купалы патрабуе глыбокага вывучэння, што грузінская брыгада пісьменнікаў і праборіць к восені, к моманту яго прыезду ў сталіцу ССРГрузіі, куды яго запрашае ад імя саюза савецкіх пісьменнікаў Грузіі брыгада грузіновіх пісьменнікаў для ўшаноўвання юбілея выдатнага беларускага паэта.

Няхай жыве працоўны беларускі народ і яго вялікі пясняр Янка Купала!

А. КУТАТЭЛІ, І. МОСАШВІЛІ, К. ЛОРДКІПАНІДЗЕ, Р. ГВЕТАДЗЕ, Б. БУАЧЫДЗЕ.

ПРАДПРЫЕМСТВЫ ВІЦЕБСКА Вывучаюць вопыт менжынцаў

ВІЦЕБСК. (Кар. «Звязды»). У Віцебск прыбыў начальнік аднаго з цэхаў завода імя Менжынскага тав. Розенбаўм. 25 і 26 мая тав. Розенбаўм выступіў з дакладамі аб вопыце менжынцаў на партыйна-профсаюзным актыве фабрык «КІМ» і «Свят індустрыялізацыі». 26-га вечарам тав. Розенбаўм выступіў з дакладам на

агульна-гарадской нарадзе імя перна-тэхнічнага персаналя, трыкутнікаў прадпрыемстваў, старшынь ячэек ЗОТ і работнікаў шываваго друку.

Даклады выклікалі ў рабочых вялікую зацікаўленасць да вытаннаў практычнай работы менжынцаў.

У Саўнаркоме БССР
АБ УПАРАДКАВАННІ МЕНСКАГА ПАРКА КУЛЬТУРЫ
І АДПАЧЫНКУ І САДА „ПРОФІНТЭРН“
Совет Народных Камісараў БССР сарыята сувязі прапанавана ўста-

КПБ т. Н. І. Ежоў, іменна ў Южскага раёна, які з'яўляючыся сельскагаспадарчым, мае значную пролетарскую базу, — ёсць усе падставы стаць перадавым раёнам; тым часам ні ў раёне, ні ў вобласці, як відаць, не разумелі, што гэта пролетарская база павінна стаць рычагом пад'ёму ўсёй гаспадаркі і ўсёй работы ў раёне. Варта было Іванаўскаму абкому крыху заняцца раёнам, як работа адразу-ж пашла лепш.

Бюро КПБ рашыла працьбе ЦК ВКП(б) спецыяльна абмеркаваць пытанне аб становішчы ў Южскай партыйнай арганізацыі.

налажыла суровыя партыйныя спачванні, а пасобнікі спекулянтаў, раскравалі, аладзеі і жулікі, што прымакчаліся да гэтай справы, былі арыштаваны, і адданы пад суд яшчэ ў ходзе праверкі. Апрача таго, бюро Камісіі Партыйнага Кантроля прызнала неабходным увайсці ў ЦК партыі з прапановамі, якія павінны ўпарадкаваць усю справу камісійнага гандлю і выключыць у гэтай галіне матчымасць спекуляцыі.

**

Наперакор рашэнням чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) аб мяс-

раівыканомуў Камініскай вобласці зусім незаконна ўзялі на сябе за пэўную ўзнагароду ўсю работу па правядзенню кантрактаў гародніны па асобых надрадных дагаворах з кааператывнымі і загатоўчымі арганізацыямі. Гэтым яны ператварылі кантрактацыю ў новы від абавязковых дзяржаўных паставак, уручаючы калгаснікам кантрактацыйныя дагаворы нават пад пагрозай адабраўня прысядзёных участкаў.

Бюро КПБ прыняла да ведама, што Камініскам абкомам гэтыя незаконны ліквідаваны ў адпаведнасці з указаннямі КПБ у ходзе

сквы дасягнуў у 1934 годзе 3024 тыс. руб. (85 проц. каштарысных асціпаванняў). Пакрываецца ён, галоўным чынам, за лік сродкаў адміністрацыі.

Указаўшы на няправільны ва многіх выпадках напрамак у рабоце фабрычна-заводскіх газет, якія друкуюць занадта многа афіцыйных матэрыялаў і зельмі мала зьямаюцца сваімі заводскімі справамі, у сілу чаго рабочыя часта перастаюць пісаць у сваю газету, — т. Ежоў прапанаваў распрацаваць пытанне аб фабрычна-заводскім друку ў пэўным для пастаноўкі яго ў ЦК ВКП(б).

Парторг Фідэльман і прафорг узялі пытанне аб парушэнні закона аб працы. Тады Шпэткоў, каб утаіць сваю віну, вывешчае загад, у якім абвясчае вымову Бляхман за парушэнне закона аб працы.

Няма патрэбы лішні раз адзначаць, што такія адносіны да людзей, да расстаноўкі сіл не маюць нічога агульнага з указаннямі таварыша Сталіна аб кадрах, аб жы-еых людзях.

Р. СІМХОВІЧ.

ванні менскага парку культуры і адпачынку і сада «Профінтэрн» з паводу чаго ў свой час выступала «Звязда» (гл. №№ ад 8 і 12 красавіка).

На мерапрыемствы па ўпарадкаванні парка Соўнарком асцінаваў дадаткова 14.000 руб. Зацверджан план работ па ўпарадкаванні парка і сада і культурна-масавай работы. Менскаму гарадскому савету прапанавана па ўзгадненню з зацкаўленымі ўстановамі ўстававіць календарны расклад ажыццяўлення ўсіх мерапрыемстваў, прадугледжаных планаў.

Ушоўнаважанаму народнага камі-


тэлі адзін телефон-аўтамат у садзе «Профінтэрн». Бездзяржынна абавязан перыядычна даваць кіносеансы і хроніку, радыёкамтэт — па працягу летняга сезона арганізаваць не менш 10 сімфанічных канцэртаў.

СНБ абавязаў Менскі горсавет прыняць меры да правядзення ў належны парадак усіх сквернаў і садоў і ажыццяўлення мерапрыемстваў па абзеленню горада, прыцягнуўшы да гэтай работы на-белішчана, прафспраемствы, школы, жакеты і іншыя ўстановы.

Акадэмік Н. М. Нікольскі

(Да 35-годдзя навуковай і грамадска-педагагічнай дзейнасці)

Сёння 35-годдзе навуковай і грамадска-педагагічнай дзейнасці акад. Нікольскага, у сувязі з чым яму прысвоена, згодна пастаповы СНБ БССР, званне заслужанага дзеяча навукі рэспублікі.



Акадэмік Нікольскі, як вучоны і педагог-грамадскі работнік, сваёй многагадовай работай сапраўды заслужыў той увагі, якая працяўлена да яго з боку савецкай і навуковай грамадскасці. Яго дзейнасць і пройдзены шлях з'яўляюцца павучальнымі ва многіх адносінах.

З 1900 г., адразу-ж пасля сканчэння Маскоўскага ўніверсітэта, Нікалай Міхайлавіч Нікольскі пачаў сваю навуковую дзейнасць. Усё 35-годдзе гэтай дзейнасці падзяляецца на 2 амаль роўныя па часу часткі: 17 гадоў ён працуе ва ўмовах царскай Расіі і амаль 18 гадоў ён займаецца навуковай і педагагічнай творчасцю ва ўмовах існавання савецкай улады, ва ўмовах будаўніцтва новага, сацыялістычнага грамадства.

Гэтыя два адрэзкі часу ў дзейнасці акадэміка Нікольскага, зразумела, маюць цесную сувязь, але яны ў той-жа час і рэзка адрозніваюцца адзін ад другога. Толькі агульнае, зусім беглае азнамленне з навуковай дзейнасцю т. Нікольскага дазваляе нам ярка прадставіць сабе тыя ўмовы, у якіх працавалі вучоныя пры царскай уладзе, і ўмовы, якія створаны пры дыктатуры пролетарыята, тое становішча, у якім знаходзілася навука ў былой царскай Расіі да Окцябрскай рэвалюцыі і пасля яе.

За выдатныя здольнасці т. Нікольскі ў 1900 г. быў пакінут пры Маскоўскім ўніверсітэце для пад-

рыхтвання да прафесурскага звання. Гэтага звання Нікалай Міхайлавіч так і не атрымаў да Окцябрскай рэвалюцыі, не глядзячы на ўсе даныя гэта званне атрымаць, не глядзячы на сваю выдатную навуковую работу. Тав. Нікольскі працуе на лініі ўсеагульнай гісторыі пад кіраўніцтвам прафесара-гісторыка П. Т. Вінаградва. Адначасова ён вядзе даследчую работу пад непасрэдным кіраўніцтвам свайго бацькі — асірыёлага і гебраіста М. В. Нікольскага ў галіне гісторыі Ізраіля, займаецца цытанымі біблійскай крытыкі. У 1901 г. з'яўляецца ў друку — у зборніку «Помощь евреям, пострадавшим от засухи» — яго першая работа «Иудеи при Маккавеях и Асмонях». Ён прымае актыўны

ўдзел у рабоце маскоўскага педагагічнага таварыства, у гістарычным аддзяленні яго.

У гэтым т-ве т. Нікольскі сутыкаецца з гісторыкам-большэвіком М. Н. Пакроўскім, які разам са Сцепанавым-Скварцовым аказвае на яго аграмадны ўплыў, перш за ўсё ў сэнсе выпрацоўкі ў т. Нікольскага марксісцкага светапогляду і марксісцкай метадалогіі даследвання гістарычных з'яў. Не без уплыву Пакроўскага і Сцепанова-Скварцова т. Нікольскі ўступае ў лектарскую групу пры Маскоўскім камітэце РСДРП(б), дапамагаючы нашай партыі па лініі прапагандысцкай работы.

Нікалай Міхайлавіч прадаўжае займацца даследчай работай. Ён распрацоўвае пытанні гісторыі старажытнага ўсхода, гісторыі ранняга хрысціянства, гісторыі рускай царквы, Ізраіля. Ён рэдагуе цэлую серыю арыгінальных перакладных брашур пад загалоўкам «Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики». Пад яго рэдакцыяй друкуюцца арыгінальная работа «Царь Давид и псалмы», у яго перакладзе і з уступным артыкулам выускаецца даследванне Ю. Вельгаўзена — Уводзіны ў гісторыю Ізраіля; пад яго рэдакцыяй выходзіць перакладная кніжка Д. Штрауса — «Жизнь Иисуса».

У 1915 г. т. Нікольскі выбіраецца членам таварыства для вывучэння грамадскіх навук імя Н. Чупрова, праз год уваходзіць членам у Маскоўскае археалагічнае таварыства. У гэтых таварыствах ён выступае з радамі навуковых дакладаў.

З'явалася-б, уся гэта вялікая навукова-даследчая работа Н. М. Нікольскага давала ўсе падставы для атрымання ім звання прафесара. Але ён гэтага звання пры царскай уладзе не атрымаў. Не атрымаў тае, што яго даследванні, яго тэматыка, метадалогічныя ўстаноўкі знаходзіліся ў поўнай супярэчнасці з афіцыйнай дваранска-буржуазнай навукай, зьярней, псеўда-навукай. Сваімі работамі т. Нікольскі ўжо тады аказваў велізарную дапамогу пролетарыяту ў яго барацьбе супроць рэлігіі і рэлігійнага светапогляду і рэлігійнай маралі, дапамогу ў выпрацоўцы марксісцкага, атеістычнага светапогляду. Усяго гэтага не маглі прыцьць царскія чыноўнікі ў прафесарскіх калпаках і яны ўсяляк зацаралі Нікалая Міхайлавіча. Ён цярпеў ганенне з боку прыслужнікаў царскай улады, а ў 1902 г. быў выдален з маскоўскага настаўніцкага інстытута за «шкодны» напрамак у яго выкладанні. З вялікай цяжкасцю прыходзілася Нікольскаму працягваць праз пільныя рагаткі свае работы. Нікалай Міхайлавіч у той-жа час адчуваў да рэвалюцыі і вялікія матэрыяльныя труднасці і вымушан быў за кошт згорвання сваёй навукова-даследчай работы ісці ў сярэдняю школу, — у вышэйшую ён так прабіцца і не мог, — каб выкладаннем гісторыі падтрымаваць сваё існаванне.

Прышоў 1917 год. Окцябрская рэвалюцыя адкрыла найшырэйшыя перспектывы для развіцця сапраўднай навукі ў нашай краіне, для разгортвання творчай работы нашых савецкіх вучоных.

Н. М. Нікольскі з першых-жа гадоў існавання савецкай улады спўнасцо аддаў свае веды і сілы справе пролетарскай рэвалюцыі.

Працуючы часна, ён знайшоў для сабе шырокае поле дзейнасці, быў адразу-ж ацэнен савецкай уладай. У канцы 1918 г. т. Нікольскі выбіраецца па кафедры гісторыі рэлігіі прафесарам Смаленскага дзяржаўнага ўніверсітэта. У Смаленску-ж ён не толькі чытае адпаведныя курсы ў ВДУ, але і прымае актыўны ўдзел у іх арганізацыйнай, у адміністрацыйна-кіруючай рабоце. Ён выбіраецца членам праўлення ўніверсітэта, прызначаецца дэканам факультэта грамадскіх навук; у студзені 1923 г. выбіраецца рэктарам ўніверсітэта.

Летам 1922 г. т. Нікольскі пераязджае, у сувязі з адкрыццём Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у Менск на пастаянную работу. І з гэтага часу і да сучаснага моманту актыўна працуе на фронце навукі і асветы ў Савецкай Беларусі. Пасля вызвалення Беларусі ад беларускай акупацыі, калі закладваліся першыя вышэйшыя школы і ячэйкі навукова-даследчай работы, а навуковых работнікаў ў Савецкай Беларусі былі адзінкі, т. Нікольскі прымаецца за актыўную работу, вядзе яе напружана і часна. Ён прымае актыўны ўдзел у арганізацыйнай рабоце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З восені 1923 па 1926 г. з'яўляецца дэканам педагагічнага факультэта ўніверсітэта. Чытае курсы па гісторыі старажытнага ўсхода гісторыі Ізраіля, гісторыі рэлігіі, гісторыі дасласавага грамадства і антычнага свету.

Калі наша партыя разграміла нацдэмаўскую контррэвалюцыю ў 1930 г., з Акадэміі навук былі выгнаны нацдэмаўскія элементы, разгромлена нацдэмаўскае кіраўніцтва ў асобе агентаў контррэвалюцыйнага апарату — Ігнатюскага, Некрашэвіча, Ластоўскага і інш., усталя пытанне аб папаўненні

створанай у БССР у рэзультате Окцябрскай рэвалюцыі Акадэміі навук, аб папаўненні яе сапраўднымі савецкімі вучонымі, аб выбаранні новых акадэмікаў. Кандыдатура т. Нікольскага пры гэтых выбарах у акадэмікі была высунута на шматлікіх сходах навуковых работнікаў, у ВДУ і грамадскіх арганізацыях. Гэта кандыдатура ні ў кога не выклікала і не магла выклікаць ніякага сумнення. Нікалай Міхайлавіч Нікольскі ў пачатку 1931 г. быў выбран сапраўдным членам — акадэмікам Беларускай акадэміі навук.

Год назад ЦК ВКП(б) і Соўнарком Саюза вынеслі сваё рашэнне аб выкладанні грамадзянскай гісторыі ў школах СССР. Акадэмік Нікольскі па гэтай рашэнню, падпісанаму таварышамі Сталіным і Молатавым, быў уключан у групу аўтароў па складанню стабільнага падручніка па гісторыі старажытнага свету. Ён адразу-ж актыўна ўзяўся за гэту важнейшую работу і ў тэрмін выслаў яе. Гэтым сваю дзейнасць, у сувязі з рашэннем партыі і ўрада, акадэмік Нікольскі не абмяжоўвае. Ён адразу-ж адгукнуўся на запрашэнне яго прыняць удзел у работах зноў адкрытага ў мінулым 1934 г. гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Акадэмік Нікольскі за 35-гадовы перыяд сваёй навуковай і педагагічнай дзейнасці надрукаваў 392 работы, з іх 128 з'яўляюцца буйнымі і сур'езнейшымі навуковымі работамі. Абсалютная большасць і найбольш буйныя з гэтых работ вышлі ў савецкі перыяд. Такія работы, як «Древний миф в памятниках его письменности», «Происхождение религии и этапы ее развития», «Древний Израиль», «Происхождение

еврейских праздников и христианского культа», «Политеизм и монотеизм в еврейской религии», «История русской церкви» і рад других з'яўляюцца велізарным укладам у савецкую навуку. Цэлы рад важнейшых праблем па гісторыі старажытнага ўсхода, рэлігіі і этнаграфіі, узятыя акадэмікам Нікольскім, атрымалі сваё вырашэнне. Яго падручнік па гісторыі старажытнага свету, напісаны для сярэдніх савецкіх школ, не глядзячы на асобныя яго недахопы, у мільённым тыражы вышаў ўжо другім выданнем на многіх мовах.

Акадэмік Нікольскі мае вялікія заслугі ў галіне падрыхтоўкі нацыянальных кадраў ў БССР. Сярод 1500 навуковых работнікаў, якія вырашчаны ў нас пасля Окцябра і якія зараз працуюць у нашай Савецкай Беларусі, ёсць нямала таліх, якія з'яўляюцца выхаванцамі акадэміка Нікольскага. Ён мае не малыя заслугі і ў галіне барацьбы з яўрэйскім і беларускім кантэррэвалюцыйным нацыяналізмам. Ён вышугачыны работы, выкрываючыя беларускіх нацдэмаў у галіне этнаграфіі. Зараз акадэмік Нікольскі вядзе вялікую работу па вывучэнню рэвалюцыйнага фальклора ў БССР. Маючы ўжо і па гэтай пытанню падрыхтаваныя работы.

Мы не сумняваемся ў тым, што Нікалай Міхайлавіч будзе з такімі-жа поспехам прадаўжаць свае даследванні, выходзяць студэнцтва і ў далейшым і гэтым па ранейшаму аказваць велізарную дапамогу нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву.

У дзень 35-гадовага юбілея акадэміка т. Нікольскага пажадаем яму многа гадоў жыцця і далей так-жа плённа працаваць на карысць сацыялістычнага грамадства.

Акадэмік В. ДЖАРБАКОЎ

НА ФАБРЫЦЫ-КУХНІ ПАГОРШЫЛАСЯ ХАРЧАВАННЕ

(ПІСЬМО СТАЛЮЮЧЫХСЯ)

З 1 жніўня гэтага года пры фабрыцы-кухні адкрылася яшчэ адна сталюка (загадчык Фелер). З пачатку якасць абедаў і цэны ў гэтых сталюцях былі больш-менш звышнія, але за апошні час у сталюцы нагляджаюцца значныя пахемненні цэн на абеда і пагоршанне іх якасці.

Так, рэкай абеда з двух блюда каштаваў 1 руб. 20 кап.—1 руб. 30 кап., зараз 2 руб. і больш. Гэта ў той час, калі цэны на прадукты ў крамах значна зніжаны і сталюка атрымлівае адпаведныя прадукты з цэнтралізаванага фонду.

Сталювую ажывляюць на 20-30 мінут пазней вызначанага часу, у выніку—спазняецца на работу.

ЭЛЕНТУХ, РАХМАН, ГОНІК-МАН, ЗЕЛІКОВІЧ і інш. (усюго 9 подпісаў).

ЧАМУ ГІНЕ САД

(ПІСЬМО СТУДЭНТАУ)

Азелянюю гарадоў, у прыватнасці горада Мінска, аддаецца асабліва ўвага як адпаведнымі арганізацыямі, так і грамадскасцю горада. Рабочымі і студэнтамі праведзены рад суботнікаў па пасадцы маладых дрэў.

Але зусім інакш адносіцца да гэтай важнай справы дырэкцыя фабрыкі-кухні. Напрыклад, сад пры фабрыцы-кухні мае 30 дображасных дрэў. Ён не агароджаны. Глеба не ўзрыхлена. Усюды валяюцца кучы палы, камення. Тысячы сталюючыхся ходзяць у сталювую праз гэты сад. Глеба зусім утоптана, у выніку—дрэвы гнуць, бо не маюць магчымасці харчавацца вільгаццю.

Мы, студэнты, жадаем, каб сад пры фабрыцы-кухні быў прыведзены ў належны парадак.

АДЫХОД МАЛАДНЯКА ПА БССР ПРЫПЛОДУ 1935 г. па становішчы на 1 мая 1935 г.

Адыход маладзяка ў процантах

РАЁНЫ

Район	Парамаг	Цялят	Ягнят
Ветрыцкі	6,8	7,7	0,9
Бабруйска	7,7	5,9	5,4
Бягомльскі	8,8	4,4	2,5
Клімавіцкі	8,2	5,2	3,0
Даманавіцкі	9,4	5,6	2,4
Кармянскі	8,7	7,0	7,6
Мазырска	12,3	2,5	4,4
Петрыкаўскі	12,0	3,1	5,7
Дубровенскі	9,3	4,6	5,9
Рэчыцкі	12,7	5,0	1,8
Асіпавіцкі	12,0	4,9	6,5
Чэрнікаўскі	13,8	6,6	3,3
Кіраўскі	13,0	2,1	8,9
Аршанскі	5,8	13,2	6,1
Церахаўскі	7,2	14,6	3,4
Нараўлянскі	8,2	13,4	1,4
Хочімскі	7,2	15,7	2,7
Круглянскі	16,5	2,6	3,3
Калатковіцкі	16,7	4,4	1,7
Менскі	9,2	13,1	6,4
Веткаўскі	13,8	5,3	5,9
Смалявіцкі	15,5	5,5	5,2
Рагачоўскі	16,6	7,0	2,2
Бярэзінскі	19,3	2,7	2,2
Выхавіцкі	14,6	9,0	7,7
Глуцкі	16,6	5,3	5,1
Ельскі	17,8	5,9	4,1
Чырвонапольскі	16,6	7,0	2,2
Парыцкі	18,1	6,9	5,0
Чаускі	16,5	10,1	4,2
Яшчынскі	17,3	4,0	6,5
Дрыбінскі	17,2	7,6	2,8
Добрушскі	18,9	5,3	4,2
Уздзенскі	19,0	3,3	4,8
Грэцкі	18,7	6,3	2,8
Брагіцкі	18,0	3,8	7,9
Тураўскі	21,3	2,1	1,0
Лельчынскі	18,7	6,4	5,7
Хойніцкі	21,2	6,5	2,7
Камарынскі	23,2	3,5	3,1
Халопеніцкі	20,7	6,2	4,3
Маліцкі	23,2	4,1	2,9
Бешанковіцкі	21,9	5,5	4,0
Плешчаніцкі	17,4	8,8	6,8
Крычаўскі	19,2	8,3	4,2
Касцюковіцкі	18,0	10,0	5,4
Капыльскі	20,0	7,0	5,2
Талачынскі	20,3	6,4	6,8
Лёненскі	19,5	5,8	5,7
Правойскі	19,5	10,3	4,3
Дрысенскі	20,7	6,7	7,1
Асвейскі	24,3	5,2	4,7
Поліцкі	28,8	2,9	2,2
Отаробінскі	23,2	0,6	6,1
Расонскі	20,0	6,9	9,3
Б.-Кашалеўскі	21,4	4,7	9,9
Чэрвеньскі	22,0	4,6	8,3
Слуцкі	22,7	6,7	7,2
Ушацкі	23,4	6,0	6,9
Лагойскі	24,2	5,8	5,0
Віцебскі	25,6	6,3	6,0
Жлобінскі	23,0	5,7	8,4
Сенненскі	25,2	5,5	7,0
Бялыніцкі	26,3	4,5	4,8
Шклоўскі	26,5	5,4	6,7
Багушэўскі	21,7	9,0	8,5
Горацкі	23,6	9,7	6,1
Чырвонаслабодскі	19,5	3,1	25,7
Чагарскі	19,5	10,5	10,2
Крупскі	29,0	6,3	2,8
Пухавіцкі	29,5	4,4	5,8

Пісьмы з ільнаводскага раёна З МЯЛЬНА-СУШЫЛЬНЫХ ПУНКТАХ НЕ РАМАНТУЮЦА*)

У палове сакавіка ў м. Лёзна адбыўся раённы з'езд калгаснікаў-ударнікаў. Уздзельнікі з'езда, уключыўшыся ў паход імя тав. Гінало за высокажасны лён, абавязаліся да 1 мая падрыхтаваць усе мяльна-сушыльныя пункты і забяспечыць іх дрэвамі і ільномяжамі.

Мінуў май. Наступае ўжо чэрвень. Што-ж зроблена для выканання тых абавязанняў, якія ўзялі на сябе калгаснікі і калгасніцы на раённым з'ездзе?

Возьмем калгас «Правда», Унаўскага сельсовета. Тут ёсць 6 сушыльных для ільну. Іх не толькі не рамантавалі, але нават не ачысцілі. У брыгадзе № 1 адна сушыльная занята пад майстэрню, у другой—сыяна бульба.

Не ў лепшым становішчы і машыны. З 6-ці драўляных мялак ніводная не была яшчэ ў рамонце. А яны не спраўны. Валы адной мялкі зусім тупыя, іх трэба вастрыць, у другой мялкі папчаныя ручкі.

Ёсць у калгасе і шасціпарвальная чыгуначная мялка. Яна куплена яшчэ ў 1931 годзе, але дагэтуль ёю не карысталіся. Брыгадзір 3-й брыгады тав. Лікса і не збіраецца яе выкарыстоўваць. Чаму? Бачыце, па думцы Ліксы, прыводзіць у рух гэту мялку можа толькі трактар. Думка няверная. Шасціпарвальную мялку лёгка цягну і чарвёрка коней. Трэба толькі ўмець адрагуляваць машыну.

Мы наведзілі калгасы «Трудавік», таго-ж Унаўскага сельсовета, «Маяк социализма», Стасеўскага сельсовета, «Апора саветаў», Лёненскага сельсовета. Ні ў адным з гэтых калгасаў не пачаўся рамонт мялак і сушыльных. Кіраўнікі калгасаў спасылаюцца на тое,

што часу яшчэ хопіць, майстры ёсць свае; іншыя абядаюць «хутка заняцца гэтай справай». А пакуль што нічога не робіцца па падрыхтоўцы да паспяховай перапрацоўкі ільну. Разам з гэтым трэба падкрэсліць такі характэрны адмоўны факт: нідзе ў раёне не займаюцца вырабам трапальных машын.

Перадавы ільнаводчы калгас «Беларуская вёска», Вяляшкоўскага сельсовета, распачаў рамонт мялак, даручыўшы гэту справу новаўступіўшаму калгасніку, добраму майстру тав. Марозаву Апанасу. Гэта добра, але чаму-б не даць у дапамогу тав. Марозаву яшчэ некалькі калгаснікаў і даручыць ім выраб трапальных машын, напрыклад, трапалку Гарлачова? Але старшыня калгаса тав. Мянжынскі разважае інакш:


— Трапалка Гарлачова каштуе «дробязь», каля 400 руб. Будзім...

Значна лепш у раёне загатоўкай акалу для сушкі ільну. Дровы ў большасці калгасаў выражаны ўжо, але яны знаходзяцца ў лессе. Неадкладна іх трэба вывезці да сушыльных, дзе за лета яны добра высахнуць.

Паспяхова закончыўшы службу ільну, атрымаўшы перамогу ў першым туры паходу імя тав. Гінало за лён і нядраўна падрыхтаваўшыся да прапалкі, лёненскія таварышы самасупакойліся. Да перапрацоўкі ільну ніхто не рыхтуецца. Навісае пагроза паўтарэння леташніх памылак на стадыі перапрацоўкі і загатоўкі ільну. Мяльна-сушыльныя пункты не рамантуюцца. Абавязальствы з'езда калгаснікаў-ударнікаў забыты.

А. МІКУЦКІ, М. РАШЫЦКІ.

Лёненшчына.



Мы--супроць

Яго прамова была ва ўсіх адносінах пераканаўчай. З запалам даказаў ён, што імённа адрыў ад мас, няведанне людзей, павярхоўны падыход да справы — прычына правалу ўсёй работы тарфяно-ма.

— Як павінна працаваць заводская прафесійнальная арганізацыя? — пытаўся прамоўца. І, чаканячы словы, прадаўцаў:

Чулаець, уважліваець к чалавеку — раз...

— Перавод усёй работы на рэйкі шырокай профсаюзнай дэмакратыі — два...

— Аператыўнасць — тры...

Прапановы следвалі адна за другой.

Не станем аднак, сцвярджаць, што прамова, аб якой мы гаварылі вышэй, была выказана дакладна так. Але імённа ў такім духу — мы ўпэўнены ў гэтым — гаварыў старшыня ЦШ саюза тарфянікаў тав. Фангауз, калі абмяркоўвалася пытанне аб роспуску тарфяно-ма быхаўскага завода «Чырвоная Беларусь». Гэта ўпэўненасць у нас узнікла тады, калі мы праведзілі аб энергічным выступленні тав. Фангаўза на другім пасяджэнні — на пасяджэнні прэзідыума ЦШ саюза 3 мая.

Таварышы, — сказаў старшыня саюза, — сёння мы судзім дырэктара тарфяно-ма «Чырвоная Беларусь» тав. Левіна. Левін не падрыхтаваўся да сезона. Рабочыя не забяспечаны пасадкай бяльнянай, у інтэрнатах не хапае тумбаў. Сталювая працую дэманна. Нявак культурна-масавай работы сярод рабочых не праводзіцца.

Хтосьці перапытыў прамоўцу:

— А дзе-ж тав. Левін?

— Мы яго не вапрацілі, — паследаваў адказ. — Але хоць самога віноўніка тут няма, я прапаную: такога дырэктара трэба выключыць з профсаюза.

— Супроць і ўстрымаўшыся няма? Няма. Такім чынам, лічыць Левіна выключаным з саюза.

Але дазвольце, тав. Фангауз, дадаць нашу асобную думку:

— Мы не згодны, мы супроць ватных рапэтыў.

Уласна кажучы, аб тав. Левіне профсаюз абавязан быў мець судзілішча, ён абавязан быў сказаць дырэктару завода, чаго ад яго патрабуе прафарганізаваны ў сэнсе правільнай настаноўкі культурна-бытавога абслугоўвання рабочых. Але мы фангуча супроць стылю і метадаў работы цэнтральнага

КАНДЫДАТЫ НА ПРАВА ПАДПІСАЦЬ РАПАРТ НАШАМУ ВЯЛІКАМУ ПРАВДЫРУ ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

На прадстаўленню райкомаў партыі і райвыканкомаў атрымліваюць спіс кандыдатаў наступных таварышоў:

МЕНСКІ РАЁН:

45. Дубовік Павел. Брыгадзір паліводчай брыгады калгаса «Новы быт», Круціцкага сельсовета. Спачувалючы. Брыгадзірам працуе тры гады. У мінулым батрак. Брыгада т. Дубовіка ідзе перадавой па сельсовету па ўсіх паказальніках. Служба, пры добрайжаснай апрацоўцы глебы, скончыла 4 мая. У брыгадзе ўзорна пастаўлена масавая работа.

46. Барысевіч Аляксандр. Брыгадзір 4-й брыгады калгаса «Ленінскі шлях», Самахвалавіцкага сельсовета. Беспартыйны. Брыгада закончыла службу 3 мая з ацэнкай ініцыятара па якасці і райаграхома на «добра». 40 гектараў засеяна радковымі сеялкамі. Ва ўсебеларускім спаборніцтве калгасных брыгад удзельнічае ўся брыгада.

47. Памяткі Фадзей. Брыгадзір калгаса імя Сталіна, Гарадзецкага сельсовета. На гэтай пасадзе працуе 4 гады. Брыгада закончыла поўнаасцю і высокажасна службу, апрача позніх культур, 5 мая. Брыгада трымае пераходны сцяг сельсовета.

48. Малашэвіч Іван — брыгадзір калгаса «Ціхая вясна», Новадворскага сельсовета. Яго брыгада закончыла высокажасна службу першай па раёну.

49. Шабуновіч Павел. Брыгадзір калгаса імя Дзержынскага, Прыгараднага сельсовета. Спачувалючы. Службу брыгада закончыла 9 мая. Тав. Шабуновіч паказаў узорны аператыўнага кіраўніцтва брыгадай і разгортвання масавай работы ў часе службы.

50. Журок Канстанцін. Старшыня калгаса імя Варашылава, Самахвалавіцкага сельсовета. Беспартыйны. Калгас закончыў службу першым па сельсовету к 1 мая. Калгас з адстаючага выведзены ў перадавыя.

51. Маліноўскі Сцяпан. Старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Кайкаўскага сельсовета. Член КП(б)Б. Калгас закончыў службу 24 красавіка. Тав. Маліноўскі паказаў лепшыя прыклады падрыхтоўкі і правядзення службы. У калгасе разгортвана індывідуальнае спаборніцтва.

52. Юшкевіч Антон. Старшыня калгаса «Победа», Палычынскага сельсовета. Член КП(б)Б. Дзякуючы шырока разгорнутай рабоце сярод калгаснікаў, правільнай расстаноўцы сіл і арганізацыі працы, калгас ідзе перадавым па сельсовету па ўсіх паказальніках. Служба праведзена на «добра» да 4 мая.

53. Каліноўскі Арсеній. Старшыня Самахвалавіцкага сельсовета. Член КП(б)Б. Сельсовет закончыў службу к 1 мая, чым заняў першае месца ў раёне. Сельсовету ўручаны пераходны сцяг гаркома партыі і райвыканкома.

54. Палонскі Якаў. Старшыня Карацічанскага сельсовета. Член КП(б)Б. Калгас заняў другое месца па раёну на тэмах і якасці службы. У брыгадах і калгасе рэгулярна выходзяць пасцепажыты.

РАГАЧОЎСКІ РАЁН.

55. Жылінская Зінаіда. Адаказная па ільну калгаса «Апера», Клоцкеўскага сельсовета. Беспартыйная. У мінулым бяднячка. Актыўная ўдзельніца паходу імя т. Гінало за лён. Не раз прэміравалася РВК. Калгас к 1 мая скончыў службу ільну па лепшым паказальніках.

56. Несцяжкоў Іван. Брыгадзір калгаса імя Калініна, Эбароўскага сельсовета. Брыгадзірам працуе два гады. У калгасе з 1928 года. Беспартыйны. Яго брыгада першай па сельсовету высокажасна скончыла службу. У брыгадзе разгортвана масавая работа на лепшае правядзенне другога туру спаборніцтва калгасных брыгад.

ГЛУШАЦЬ РАБОЧУЮ ІНІЦЫАТЫВУ

(ПІСЬМО РАБОЧАГА-СЛЕСАРА)

Калі трэба рамантаваць вагон, рабочыя завода імя Мяснікова (Менск) ставяць каля вагона спецыяльныя драўляныя казлы. Яны вельмі грамадзія, займаюць шмат месца і перашкаджаюць працаваць другім рабочым (прадуючыя не на казлах).

І вось я яшчэ ў снежні мінулага года ўнёс рацыяналізатарскую прапанову: замест казлоў пабудавать з фальсаў спецыяльныя дапаможныя прыстасаванні для рамонту вагонаў. Ажыццявіўшы гэта мерапрыемства, завод будзе мець, па-першае, эканомію рабочага часу і, па-другое, у цэху будзе больш вольнай плошчы.

Як быццам мая прапанова карысная. Між тым яна яшчэ і да гэтага часу не разгледжана бюро рацыяналізатарскіх прапаноў нашага завода (кіраўнік тав. Дземяновіч).

Такія адносіны да рацыяналізатарскіх прапаноў глушаць рабочую ініцыятыву.

Ц. Я. Жук.

Па слядах неапублікаваных пісем

Тав. Пірожнік з Віліжскага раёна пісаў, што прадаўшчык Лявоньскай крамы Лапацін растрачвае дзяржаўныя грошы.

Райспажыўсаюз паведамляе, што Лапацін знят з работы і аддан пад суд.

Аб разбазарванні тавараў старшынёй Парыцкага райспажыўсаюза Малым і галоўным бухгалтэрам Лібецкім напісаў у «Звязду» Г. Буднікаў.

Пракуратура рэспублікі паведамляе, што за злоўжыванні ў райспажыўсаюзе нароуд прыгаварыў Малага да аднаго года, а Лібецкага да 6 месяцаў прымусовых работ.

Лоеўскі	22,3	12,7	7,9
Барысаўскі	21,9	5,2	19,5
Уваравіцкі	24,7	10,6	8,6
Гарадоцкі	25,6	10,1	9,7
Суражскі	27,2	5,4	7,7
Менскі	33,5	5,0	5,1
Заслаўскі	31,4	5,7	5,1
Клічаўскі	30,6	7,1	4,7
Журавіцкі	29,4	9,5	5,2
Любаньскі	28,5	6,4	12,5
Жыткавіцкі	34,8	3,6	8,5
Сіроцінскі	32,1	9,5	7,3
Свяціславскі	34,1	9,6	4,6
Дзяржынскі	35,1	3,8	6,7
Лельчыцкі	38,8	4,2	1,7
Старадарожскі	37,9	8,2	10,0
Гомельскі	44,7	5,1	5,5
Мехавіцкі	45,0	10,2	10,5

Нёмесні нарма земляробства БССР СТРАЛЕ.



25 мая адкрылася сесія Акадэміі навук Саюза ССР. НА ЗДЫМКУ: У зале пасаджэння сесіі. У першым раду злева направа акадэмікі БЕРНШТЭЙН і ЧАПЛЫГІН. Фото Б. ФІШМАНА (Союзфото).

ПЕРАТВАРЫЦЬ БАЛОТНЫЯ МАСІВЫ Ў КУЛЬТУРНЫЯ ПАСЬБЫШЧЫ

Стаячы на ўзгорку, загадчык калгаснай фермы Пётр Андрэевіч Прышчэпаў паказаў нам стада цялят, якое пасвілася ў лясчыне.

Пры ўпамінанні аб цялятах увесь ён ажыўляўся, у вачох па'яўляўся аганёк. Цяляты—гэта яго горадасць. Ферма калгаса «Чырвоная дуброва» (Полаччына) вось ужо другі год не ведае адыходу маладняка. На ферме 16 кароў. Ад мінулага года гадуецца 12 падцёлкаў. Сёлетні ацёл даў яшчэ пашнаццаць. 8 цялят куплена ў калгаснікаў ад лепшых кароў.

Зімой з кармамі ў калгасе было дзякававата. Пётр Андрэевіч ўсё-ж перамог труднасці. Пры дапамозе цялятніцы Жыгулёвай Марыі Вікенцеўны ён разбіў цялят на групы па ўзросці і вазе, адпаведна якім і вызначыў нормы кармлення. Спачатку вышывалі цялят малаком, а потым падвормлівалі густой кашай з ільнянога сема. Раздаваў Пётр Андрэевіч і сена. Цяляты ўтрымліваліся ў чыстаце. Пасуда, у якой іх кармілі, заўсёды была чыстай, паці гатаванай вадой. На пасьбішча вывлі цялят у добрай сытасці.

Але з першага дня, як вычталі ў поле, загадчык фермы сутыкнуўся з новымі труднасцямі, якія ён сам, без дапамогі праўлення і калгаснікаў, не можа перамагчы.

Справа ў тым, што калгаснае стада з кожным годам расце, а частка пасьбішча скарачаюцца. Частку іх зааралі, значная частка за'валодзілася. Цялят-сяголетак цяпер няма куды выганаць.

У гэтым мы пераканаліся, калі падышлі бліжэй да цялят. Яны пасвіліся на балоце, вязлі па бруха ў граці.

Акрамя шкоды, такая «шана», зразумела, нічога даць не можа. Будучычы палы дзень па балоце,

цяляты астаюцца галоднымі і трацяць у вазе. К таму яшчэ балота—расаднік розных захворванняў. І зараз паўгадавыя старанні работнікаў фермы могуць быць зведзены на нішто.

Полаччына зараз расплываецца за пагардлівых і влчачынных адносіны да пасьбішчаў і сенажацей на працягу апошніх год. Пасьбішча ў раёне—самая запушчана і адсталая частка жывёлагадоўчай гаспадаркі. З наступленнем вясны ўсе клопаты аб пасьбішчы перакладаюцца на выпадкова падараных пастухоў. На працягу раду год планы паліпшэння лугоў і выпасаў не выконваліся. Пасьбішчы запускаліся і забалочваліся.

Але і дагэтуль ні ў калгасах, у кіруючых раённых арганізацыях яшчэ не зразумелі, што высокая культурная сацыялістычная жывёлагадоўля нямыслима без магутнай кармовай базы і ў тым ліку без добрых культурных пасьбішчаў.

Калгасу даведзен план паліпшэння лугоў і пасьбішчаў на 1935 год—адвасці павярхоўных боды на плошчы ў 10 гектараў, зрэзаць купё на плошчы ў 5 гектараў і ачысціць 20 гектараў сенажаці.

Што зроблена на сёнешні дзень? Нічога. Праўленне апраўдваецца недахопам рабочай сілы. Наколькі сур'ёзны такія спасыланні, відаць хаця-б з таго, што калгас больш тыдня таму назад скончыў сябу і зараз калгаснікі не маюць нагрукі. Нават у часе сябы частка жанчын была свабоднай ад работы. І ўсё-ж да асушкі пасьбішчаў і сенажацей не прыступілі. Не думаюць аб гэтым і зараз.

Калгасу «Окцябр», Зампанскага сельсовета, таксама даведзен план паліпшэння 45 гектараў пасьбішча. Рабочай сілы тут хапае, але

пра ачыстку і асушку ніхто не дбае.

На тэрыторыі Громаўскага сельсовета некалькі год таму назад было асушана балота. Хутка пра луг забылі, і ён зноў забалоціўся. Гэта балота належыць калгасам «Чырвоная сякераўшчына», «Усходы Леніна» і гаспадарцы «Полацкай МТС. Каб асушыць балота, патрэбны намаганні ўсіх гэтых гаспадароў. Калгасы, адчуваючы недахват кармоў, рапылі на што-б там ні стала асушыць сёлета балота. Да рэчы, гэтыя работы ўваходзяць у план 1935 года. Але зусім нечакана ўноперак дароці стала гаспадарка МТС (дырэктар Буйно, аграном Шаравараў).

— Нам на гэту справу не адпусчаны сродкі, — вось адказ кіраўнікоў МТС.

Паколькі магістральная канва праходзіць праз тэрыторыю МТС і спуск вады накіраван у бок гаспадаркі МТС, калгасы нічога не могуць зрабіць. Ужо тыдзень старшыні калгасаў ходзяць па габітэтах райза і просяць узраейнічаць на іх суседа. У райза бездапаможна разводзяць рукамі.

У калгасе «Чырвоная Залессе», Шацілаўскага сельсовета (старшыня Варгафік), сенажаці даюць нізкі ўраджай —не больш 40 пудоў з гектара. Пасьбішчы замушчаны. Калгасу адпущана ўзнаенне і 900 рублёў крэдыту на набывшдэ лугавых траў. Крэдыт скарыстан для іншых мэт. Да паліпшэння лугоў і пасьбішча не прыступілі.

Не думаюць аб гэтым і зараз.

Калгасу «Окцябр», Зампанскага сельсовета, таксама даведзен план паліпшэння 45 гектараў пасьбішча. Рабочай сілы тут хапае, але

Такія адносіны да кармовай базы ў Полацку ўвайшлі ў сістэму. 8 мая на пленуме Зампанскага сельсовета адзін з яго ўдзельнікаў у бягучых справах узняў пытанне аб паліпшэнні лугоў і пасьбішчаў. Але на прапанове старшыні сельсовета гэта пытанне было знята з парадку дня па тых матывах, што «зараз у нас сябу, пазыка і наогул рана аб гэтым гаварыць».

Пытанне аб пасьбішчах не абмяркоўвалася амаль ні ў адным сельсавеце.

Полаччына лепш чым іншыя раёны забяспечана меліратарамі. У райземадзеле ёсць гідратэхнік і культуртэхнік. Людзі кваліфікаваныя, але іх работай ніхто не кіруе і не кантрлюе. У выніку рад мерапрыемстваў на паліпшэнню пасьбішчаў і сенажацей: павярхоўнае ўгнаенне 517 гектараў, і пасеў пашырэння культур на 155 гектарах—сарваны.

Кіраўніцтва жывёлагадоўчай гаспадаркай носіць характар кампанейшчыны, ад выпадку да выпадку. Прэзідгум райвыканкома, абмяркоўваючы пытанні злучной кампаніі і гадоўлі маладняка, ні разу не спыніўся на стадовішчы пасьбішчаў і сенажацей. У выніку—вялікі разрыў паміж ростам стада і стварэннем кармовай базы, скарыстаннем велізарнай часткі магчымасцей, якія ёсць у гэтай галіне ў раёне.

У Полаччыне ўсё яшчэ не зразумелі, што выкананне дзяржаўнага плана жывёлагадоўлі можа быць забяспечана не закліканнем, а канкрэтнымі справамі на стварэнню ўласнай кармовай базы.

Я. ЗОРЫН.

роць завочнага выключэння Левіна з саюза, бо гэта — грубейшае парушэнне профсаюзнай дэмакратыі. І наогул чаму так спяшаецца тав. Фангаўз? Ці не таму, каб рэзальцыяй з «оргвывадамі» прыкрыць сваю ўласную бяздзейнасць?

Успомніце, тав. Фангаўз, што тэрфком-то вы распусцілі два месяцы таму назад, а выбраць новы склад не падумалі.

Вось чаму мы — сучрощ. Рэзальцыямі тут не дапаможаць.

ГАРТ.

Ітак, у дзесяты раз бюро магілёўскага райкома партыі складала пастанову аб арганізацыі дапамогі транспарту.

Калі судзіць па колькасці пастаноў, то выходзіць, што райком многа займаўся пытанні дапамогі транспарту. Але пастановы — гэта яшчэ не справы.

І ў мінулым, і ў гэтым годзе бюро райкома выносіла неаднаразова пастановы на гэтым пытанні. Але ў кожнай з іх можна знайсці знаёмыя пункты — наступная пастанова адзначала невыкананне папярэдняй.

Не будзем пералічваць іх. Спынімся толькі на апошняй пастанове, ад 11 сакавіка, дзе мы чытаем:

«Бюро РК адзначае (у каторы раз?—Р. Д.), што раённыя і гарадскія арганізацыі няпоўнаспро выканалі свае абавязальствы па дапамозе транспарту. Абавязец старшыню РКБ, изд адказнасць т. Пунчына, горсовет—пад адказнасць т. Пажыўкі; праверыць і поўнаспро выканаць усе мерапрыемствы, вызначаныя пастановай бюро РК і свае абавязальствы па дапамозе чыгуны».

З тых пор праішло больш двух месяцаў. Але і гэта пастанова асталася на паперы.

Праверым па асобных пунктах. У першым пункце пастанова гаварылася: «Даручыць прэзідыуму РКБ і горсовету пабудаваць лязню на чыгуначным вузле». Рэчаіснасць паказвае, што пункт гэты не ажыццёўлен.

Другі пункт пастановы такі: «Прадаставіць для інтэрната качагараў памішканне на 30 ложкаў». І гэты пункт пакуль што фігуруе толькі на паперы.

Не выканалы таксама і пункты аб арганізацыі транспартных секцый пры сельсаветах, якія размяшчаны на лініі чыгуны; аб арганізацыі кантролю за свечасовай папрузкай і разгрузкай вагонаў на прадпрыемствах; аб тэлефізацыі

15—20 кватэр слесароў; аб электрыфікацыі ст. Лушэлова, Буйнічы, і г. д. Так прытожыя пастановы РК асталося толькі пастановамі.

Першым абавязкам гарадскіх арганізацый і прадпрыемстваў з'яўляецца садзейнасць у паскарэнні абароту вагонаў — быстра загрузаць і разгрузаць вагоны. Нельга сказаць, каб і гэтым пытаннем бюро райкома не займалася. Яшчэ летась, у сакавіку месяца, бюро канстатавала: «Не глядзячы на неаднаразовыя катэгарычныя папярэджанні аб свечасовай пагрузцы і выгрузцы вагонаў, рад гаспадарчых арганізацый з'яўляе парушаюць устаноўленыя нормы для пагрузчна-разгрузачных работ». Пастанова заклываецца так: «Прыняць да ведама, што стварыўшаеся становішча будзе выпраўлена».

На аснове чаго бюро заключыла, што становішча будзе выпраўлена, невядома. Але вядома, што затрыманні вагонаў кліентурай не спыняюцца і да гэтага часу. За першы квартал 1935 г. яна пратрымала 524 вагоны на 2.347 гадзін больш, чым вызначана нормамі, у красавіку—88 вагонаў на 375 гадзін больш нормы. Выходзіць, што бюро райкома крыку паспяшалася, прыняўшы да ведама воіснуючае «выпраўленне».

На станцыі рэчка калі можна сустраць работнікаў гарадскіх арганізацый. Дзесяткі прадпрыемстваў (швейная фабрыка, трубадзейны завод, аўтарамонтны завод і іншыя), прымацаваныя ў парадку шэфства, вялікай літаральна работы не праводзяць.

Сам райком партыі таксама не паказвае прыкладу ў дапамозе вузлу. ЦК КП(б)Б яшчэ ў студзені абавязав Мамілеўскі РК выздзіць у распарадкаванні палітадзела прапагандастыяў. Да гэтага часу прапанова не выканана. Не выканаў РК і свайго ўласнага рашэння аб мабілізацыі групы камуністаў для ўзмацнення п'яэвой партыйнай арганізацыі чыгуначнага вузла.

Р. ДОДЭН.

Уручэнне ордэнаў метрабудаўцам

МАСКВА, 28 мая. (БЕЛТА). 27 мая на пасяджэнні прэзідыума ЦВК Саюза ССР адбылося уручэнне ордэнаў метрабудаўцам.

М. І. Калінін уручыў ордэн Леніна прадстаўнікам маскоўскай комсамолі.

Бурнымі апладысмантамі віталі прысутныя кіраўніка маскоўскіх большавікоў тав. Н. С. Хрушчоў, узнагароджанага ордэнам Леніна.

Да тав. Калініна адзіна з другім падыходзілі начальнікі дыстанцый, шахт, інжынеры, тэхнікі, архітэктары, брыгадзіры, рабочыя-ударнікі, дзяўчаты-ударніцы... Разам з імі атрымлівалі узнагароды і дырэктары заводаў, даўшыя ласкаванае абсталяванне для метро.

Сярод узнагароджаных — многа моладзі.

Сакратар МК ВКП(б) тав. Хрушчоў выступіў з кароткай прамоваю. Ад імя маскоўскай комсамолі гаварыў сакратар МК ВЛКСМ тав. Луі'ямаў. Ён даў абяцанне партыі, таварышу Сталіну, ураду, што ордэн Леніна, атрыманы маскоўскай арганізацыяй ВЛКСМ, будзе яе сцягам у барацьбе за камуністычнае выхаванне моладзі.

З прамовамі выступалі таксама тт. Ротэрт, Абакумаў, брыгадзір Ярэмчун, ударніца Памялова, галоўны інжынер Арбацкага радыуса Лемаў.

У заключэнне з прамовай выступіў т. М. І. Калінін, віншаваўшы слаўных метрабудаўцаў з узнагародамі. Прамова т. Калініна не раз прагравалася бурнымі апладысмантамі.

На гэтым-жа пасяджэнні прэзідыума ЦВК Саюза ССР уручэн ордэн Чырвонага сцяга М-скаму палку войск НКВС, узнагароджанаму за выдатныя заслугі да ахове дзяржаўных граніц ССР.

Падрыхтоўка да ўсесаюзнай сельска-гаспадарчай выстаўкі

МАСКВА, 28 мая. (БЕЛТА). Будучая ўсесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка зойме велзарную тэрыторыю ў 500 гектараў (у даўжыню — больш 5 кілометраў). На гэтай тэрыторыі трэба ўзвесці будыныкі агульным аб'ёмам у 2,5 мільёна кубаметраў, узорныя сядзібы саўтаса, МТС, калгаса. Плошча сельскагаспадарчай выстаўкі, якая адкрылася 12 год назад на тэрыторыі Цэнтральнага парка культуры і адпачынку, складала 64 гектары.

Цэнтральным будынкам выстаўкі, якая адкрыецца да дванадцятга Окцябрскай рэвалюцыі, будзе Палац навукі і тэхнікі, у далейшым — усесаюзны дом калгасаў. Па намячонах архітэктараў, палац будзе ў два разы большы Вялікага тэатра. За разпрацоўку аэканамічных праектаў усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ўзялося 20 архітэктурна-планіровачных і прэектных арганізацый. Архітэктурны інстытут і



Заводскія вароты (завод імя Молатава, Менск).

Фотозвод КАПЛІНСКАГА.

Кулакі забілі совецкага актывіста

ПАРЫЧЫ. (Кар. «Звязды»). 23 мая ў лесе, каля вёскі Зарэчча, быў знойдзены пляжка ранены член Дуброўскага сельсавета (Парыцкі раён) Сямён Кохта. 26 мая т. Кохта памёр.

Тав. Кохта з'яўляўся адным з самых актывіўных членаў сельсавета. На працягу 8 гадоў сваёй работы ў сельсавете ён веў бядзясную барацьбу з кулацкімі элементамі, якія рашылі яму адпомсціць. Забойцы арыштаваны. Следства заканчваецца.

Прэзідыум РВК паставіў выдаць сям'і забітага аднаразовую дапамогу ў 500 руб. і выначыў штомесячную пенсію ў 50 руб.

Выдаткі па пахаванню т. Кохты прыняты на кошт дзяржавы.

З УСІХ КАНЦОУ БССР

* Усебеларуская спартыяда школьнікаў па лёгкай атлетыцы адбудзецца з 11 па 15 чэрвеня ў Менску.

* Гастролі маскоўскага тэатра Ленсовета пачаліся 25 мая ў Вабрыску. У рэпертуары тэатра — «Разгром», «Беспрыданніца», «Гавань бур», «Экстрэмны выпуск».

* Вялікі стадыён пабудован ў свінагадоўчым саўтасе імя Дзяржынскага. Стадыён займае плошчу ў паўтара гектара.

* У калгасах «Окцябр» і імя Кірава, Капыльскага сельсавета, абсталяваны фізкультурныя пляцоўкі. У 36 калгасах раёна працуюць фізкультурныя губкі.

* Двама жарабятэмі ажарабілася набыта ў калгасе «Ферма», Чыгвінскага сельсавета. Кіраўскага раёна. Рост і ўстанасць жарабят

Гарадок Беларускай Акадэміі Навук

У Менску на Камароўцы будуюцца манументальныя будынкі, якія ў недалёкім будучым створыць палац навукі — гарадок Беларускай Акадэміі Навук.

Гэты гарадок будзе складацца з карпусоў — галоўнага, лабараторнага, друкарскага, музейнага агульным аб'ёмам у 189 тысяч кубаметраў. Бібліятэка Акадэміі ўмесціць 2 млн. тамоў. У музейным корпусе размесцяцца экспанаты ўсіх інстытутаў.

Ужо закончан лабараторны корпус, куды пераехалі інстытуты хіміі, біялогіі, геалогіі, тарфяны, агра-глебавы і фізіка-матэматычны і ўсе іх лабараторыі. Заканчваецца будаўніцтва друкарскага корпуса. У пачатку чэрвеня сюды пераедуць выдавецтва і друкарня акадэміі. Будуецца жылы дом для акадэмікаў на 30 кватэр. Злача яго ў эксплуатацыю намячаецца да 11 ліпеня.

На галоўным корпусе ідзе кладка цэглы. У гэтым корпусе будуць знаходзіцца прэзідыум Акадэміі, гуманітарныя інстытуты, рэдакцыя Беларускай савецкай энцыклапедыі, бюро навуковай сувязі з заграўніцай, канферэнц-зала на 550 месц.

Набліжаецца к канцу пабудова часовай газавай устаноўкі, якая газіфікуе ўсе лабараторыі. Абсталяванне ўжо атрымана з Ленінграда і мантыруецца.

Вялікі інтарэс прадставіць архітэктурнае і мастацкае афармленне будынкаў. Праекты распрацаваны заслужаным дзеячам мастацтва архітэктарам **Лангбадам**. 28 калон, помнікі, барельефы, штучны мрамор, калібро зеляніны ўпрыгожаць гэты дэвосны навуковы гарадок. Тут будуць створаны для савецкіх вучоных умовы работы, якіх няма нідзе ў капіталістычным свеце.

Французская рабочая дэлегацыя ў Аршаншчыне

ОРША. 26 мая праездам пасля месячнай экскурсіі па ССРР у Оршы спынілася французская рабочая дэлегацыя ў складзе 45 чалавек.

У гарадскім тэатры адбыўся ўрачысты вечар сустрэчы дэлегацыі з працоўнымі Аршаншчыны. Зала тэатра была пераноўлена. Працоўныя сустралі дарагіх гасцей воклічамі: «Няхай жыве вялікі Сталін!», «Няхай жыве інтэрнацыянальная сувязь пролетарыяў усіх краін!».

Брацкае прывітанне пролетарыям Францыі перадалі: рабочы завод «Чырвоны Окцябр» ударнік тав. Корбан, старшыня буйнейшага калгаса «Парыжская комуна» тав. Халеці, піянеры.

Ад французскай дэлегацыі выступіў тав. Грэнье — член кампартыі Францыі, старшыня «Таварыства французскіх рабочых ССРР». Тав. Грэнье сказаў: «Кожная новая домна, мартэнаўская печ, завод, нафтавая вышка красамоўна сведчаць аб перамогах сацыялізма ў вашай слаўнай краіне — краіне Саветаў. Індустрыялізацыя савецкай краіны творыцца для шчаслівага, багатага і радаснага жыцця ўсёй дружнай сям'і народаў Савецкага Саюза».

Тав. Грэнье перадаў ад імя пролетарыяў Францыі падарунак працоўным Аршаншчыны — дыван, вытканы рэвалюцыйнымі рабочымі тэкстыльных фабрык Паўночнай Францыі. Дыван тут-жа быў перададзены перадавому заводу «Чырвоны Окцябр».

ЗДАБЫЧА ТОРФУ

(Па заводах Белторфа) Здабыта ў тонах

26 мая	27 мая
2.985	2.910

Дзённы план за 27 выканан на 71,6 процантаў.

За 27 мая Асіторф выканаў сутачнае заданне на 57,4 проц., «Чырвоны сцяг» — 91,6 проц., «Імя Гея» — 43,9 проц., імя **Даўмана** — 114,5 проц., «Свабода» — 120 проц., «Лукская» — 126 проц., «Дукоры» — 116,2 проц., «Татарка» — 168,7 процантаў.

Па ўсіх заводах Наркамвясц-прама заданне за 26 мая выканана на 91,6 процантаў.

КУЛЬТУРНА ЖЫВЕМ, ПРАДУКЦЫНА ПРАЦУЕМ

Я працую начальнікам змены Лукаўскага торфзавода. Завод добра падрыхтаваўся да сезона 1935 года. Для рабочых загадзя абсталяваны чысты інтэрнат з пасцельнымі прыладамі, упрыгожаны партрэтамі нашых правадыроў і лозунгамі.

Маем сваю гармонь, кіно-стацыянарку і радыё. Вольны час праводзім весела, бадзёра.

Добра абетаіць справа і з харчамі на заводзе. Рабочыя маюць магчымасць чатыры разы ў дзень добраахвасна харчавацца.

Калі план мінулага года быў выканан на 124 проц., то ў гэтым годзе выканаем яго на 150 процантаў. Брыгадзір маёй змены тав. Шумілаў замест 34.200 цаглін па заданню, здабывае 50—52 тысячы.

Выклікаю ча сацсаборніцтва начальніка змены торфзавода імя Гея тав. Жура, як таварыша па сумеснай вучобе на курсах.

І. ГАУРЫДЧЫК



Тала Кавальчук — вучаніца 2-й клас. Навучылася ў III класе. Здымку: Тала сярод квітнеючых вішнёў.

Здарэнні

* Бяздушныя адносіны да дзіцяці. У студзені ў дзіцячы прыёмнік менскай гарадской інспекцыі ахоўны здароўя быў дастаўлена дзіцё ў паўтара года — Грыбаедаў Анатолій. У сувязі з агульным аслабленнем арганізма, Грыбаедаў быў узяты ўрачамі пад асаблівы нагляд.

У ноч на 10 сакавіка ўрач прыёмніка Оконь аддаў распараджэнне паставіць дзіцяці прэлку к ножкам Дзяжурная медыцынскага сясцтра Мохавая замест таго, каб асабіста ўказаць на ўказанне ўрача, пакінула дзіцё пад нагляд санітаркі Юневіч.

У часе начнага дзяжурства Юневіч паставіла дзіцяці прэлку на жывот і кінула яго без прыгляду. Выніку прэлка спавала і прычыніла дзіцяці ажогі палавых органаў. Пры талейшым цяжкім хваробы стварылася нагнаенне, якое паслужыла штуршком да пагоршчання агульнага стану дзіцяці і 20 сакавіка дзіцё памёрла.

Справа супроць вінунікаў смерці дзіцяці была ўзбуджана адміністрацыяй прыёмніка толькі 13 мая. Крымінальны вышук прыцягнуў Юневіч і Мохаву да адказнасці. Справа расследаваннем закончана і накіравана пракурору.

* Атручанне. Гэтымі днямі ў першую савецкую бальніцу дастаўлена сям'я Чырнова М. — інспектара аддзела сур'яў ў ліку 5 чалавек. З прызнакамі атруты. Устаноўлена, што атручаныя з'елі бліны з мукі, купленай у селяніна на базары 4 месяцы назад. Пацярпелым аказана медыцынскае дапамога.

* Афіра трамвая. У Віцебску па Готалеўскай вуліцы, трамвай, які вёз валажата Хлебнікова, наскочыў на пераходзішча праз вуліцу Шумкова Р., 12 год — сына дырэктара голкавай фабрыкі. Хлопчык быў забіты.

РЭДКАЯ З'ЯВА НА РЭКАХ БССР

Пасля паўтарамесчнай работы, зварнуліся з месц 23 навуковыя экспедыцыі інжынераў і тэхнікаў-гідралагаў, вывучаўшых веснавое паводдзе на рэках БССР. Упершыню ў шырокім маштабе дэталёва вывучан рэжым веснавога паводдзья (вышыні паводкі, інтэнсіўнасць яе, характар заталення мясцовасцей) на 23-х вялікіх і малых рэках БССР.

Экспедыцыі адзначаюць, што гэтай вясной на многіх рэках нагляддалася надзвычай рэдкая з'ява — паводка пачала праходзіць да ўскрыцця рэк. Другая паводка, ужо больш інтэнсіўная, суправаджалася ледходам.

Гідра-метэаралагічная служба БССР пачала апрацоўку сабраных матэрыялаў, на аснове якіх будзе дана характарыстыка рэк Беларуды ў адносінах іх выкарыстання для меліярацыйных мет, суднаходства, сплаву і пабудовы гідраэлектрастанцый.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Парткалегія КПК па Беларусі паведамляе, што 2 чэрвеня г. г. у 10 г. раніцы, у г. Менску (памішканне ЦК КП(б)Б пакой 32) будучы разглядацца парткалегіяй КПК апалячаныя партсправы наступных тт.:

- Ермаша Гр. Філ. (Глуск), Сердэжкова М. Н. (Слуцк), Макарава (Жыткавічы), Клябаная Э. І. (Магілёў), Дрэўзіна Е. З. (Старыя дзёргі), Апермана А. Г. (Мазыр), Муха К. С. (Камарыні), Мядзведзева Сібір. Матв. (Буда-Кашалёва), Капіцэва І. І. (Бабрунск), Майстроўіч С. Я. (Мазыр), Канапановіч М. К. (Капыль), Батура Н. Ф. (Бягомль), Чэхлова С. М. (Кіраўскі раён), Семанка (Орша), Вольская Е. І. (Быхаў), Любчанка В. Т. (Жлобін), Шляхціца С. А., Табальскага С. М., Левіна Б. А. (Менск), Кузняцова Г. Г. (Віцебск), Малашонка С. Я. (Грэнч), Данчэнка П. А. (Рэчыца), Стасевіч Е. А. (Капыль), Небарак І. Е. (Сураж), Кіркіж Д. А. (Чапнікі).

Яўка памянёных таварышоў абавязкова. Прычым апошнія павінны прадставіць водзвыны ад нізавой партарганізацыі аб сваёй апошняй рабоце.

ПАРТКАЛЕГІЯ КПК па БССР

30 мая ў 7 гадзін вечара ў вялікай зале Дома партактыва адбудзецца лекцыя дырэктара інстытута гісторыі партыі тав. Пасэз на тэму: «Барацьба партыі на чале з Леніным і Сталіным супроць «левых» камуністаў і траікістаў у 1915-1921 гадах» для партактыва. Билеты можна атрымаць у ДOME партактыва пакой № 22.

Аддзел культуры і прапаганды Менгаркома КП(б)Б.

Будывак БДТ-1
ГАСТРОЛІ ДРУГОГА ЕЛДРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА ТЭАТРА
 Сёння, 29 мая,
БАЙЦЫ
 Пачатак ролуна ў 8 г. 30 м. веч.
 Билеты прадаюцца ў касе тэатра з 12-2 і з 3 г. веч.

Памяшк. Дзярж. яўр. тэатра БССР (вул. Валадарскага, 7, тэл. 31-813)
 Гастролі дзяржаўнага рускага тэатра БССР
 Дырэктар тэатра — засл. арт. республікі — **В. В. Кумельскі**,
 Мастацкі кіраўнік і гал. рэжысёр — **В. І. Княжыч**.
 Сёння, 29 мая,
Остроўскі

„ВОЛКИ И ОВЦЫ“
 Пачатак у 8 гадз. 30 мін. веч.

Гукара: Саюзкінохроніка
 Выступленне тав. СТАЛІНА на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным пуску МЕТРАПЛАНА.
АДВЕРЖАНЫЯ 1-я сер.

Гукавы
 На дзённых і вечэрніх сеансах гукавая Саюзкінохроніка
 Выступленне тав. СТАЛІНА на ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным пуску МЕТРАПЛАНА.
НА ЛУНУ З ПЕРАСАДКАЙ

Кіно-тэатр
ПРОПЕТАРЫЙ

Кіно
„Інтернацыянал“

Кіно
„СПАРТАК“

Смалянскі дзяржаўны тэхнікум палыводства
 аб'яўшае

ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ

на 1935-36 навучальны год у колькасці 90 чад. і дабэр вл. II курсу у колькасці 10 чад.

Тэхнікум палыводства рыхтуе спецыялістаў: маладзых аграномаў-палыводаў з спецыяльнай падрыхтоўкай па паліных культурах (зернавых і бульбе). Тэрмін навучання 4 гады.

У тэхнікум прымаюцца скончыўшы семігодку ці з ведамі ў аб'ёме семігодкі ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, а на II курсе — скончыўшы 8-9 класаў. Паступаючыя прадстаўляюць доказы завяршэння вучэбна-адукацыйнага перыяду аб сацыяльным паходжанні і стані, а таксама пасведчанне аб тым, што яны не ўдзяляюць асаблівага значэння рэлігіі і вераванням, а таксама аб тым, што яны не ўдзяляюць асаблівага значэння палітычным перакананням і партыям.

Прыёмныя іспыты — па агульнаму ведамства, беларускай мове, матэматыцы, фізіцы і хіміі — у 15 жніўня. Заняткі з 1 ве асна. Студэнты на I курсе забеспечваюцца сумлендай у размеры 60-70 руб., інтэрна там, сталовай, пральнай і вады.

Пры гэтым куче ёсць навучальна-вучэбная бібліятэка, матэматычны, фізічны і хімічны лабараторыі, а таксама спецыяльна абсталяваныя для практычнай падрыхтоўкі лабараторыі па адукацыі. Смалянскі дзяржаўны тэхнікум палыводства
Дырэкцыя.

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР ДА ВЕДАМА ФАБЗАУМЯСЦКОМАУ
 Гастролі Маскоўскага тэатра ЛЕНСОВЕТА
 пачынаюцца 3 чэрвеня г.г.

Прыём заявак на абанементаў (па таяжныя месцы) на спектаклі тэатра Ленсовета адкрыт да 5 чэрвеня г.г.

Выдача абанементаў праводзіцца з 29 мая ў рабочай тэатральнай касе пры ЦСНСБ, з 12 г. да 2 г. дня і з 4 да 6 г. веч штодзённа, **ДЫРЭКЦЫЯ.**



ПРАДАЎЖАЕЦЦА ПАДПІСКА
на II паўгоддзе 1935 г.
НА ЖУРНАЛЫ

ВОЕНГИЗ
 КОГИЗ

„МЕХАНИЗАЦИЯ И МОТОРИЗАЦИЯ РККА“
 Орган кіраўніцтва па механізацыі і матарызацыі РСЧА.
 Разліч на сярэдні і старшы кам склад мастацкай РСЧА.
 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—12 руб., на 6 мес.—6 руб., на 3 мес.—3 руб.
 Цана асобнага нумара 1 руб.

„ТЕХНИКА И ОРУЖИЕ“
 Орган начальніка ўзбраення РСЧА.
 Разліч на сярэдні і старшы нач. склад запаса РСЧА. 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—12 руб., на 6 мес.—6 руб., на 3 мес.—3 руб.
 Цана асобнага нумара 1 руб.

„ВЕ ТНИК ВОЗДУШНОГО ФЛОТА“
 Орган кіраўніцтва ваенна-паветраных сіл РСЧА.
 Разліч на сярэдні, старшы і вышэйшы нач. склад кадра і запаса ВВС РСЧА.
 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—12 руб., на 6 мес.—6 руб., на 3 мес.—3 руб.
 Цана асобнага нумара 1 руб.

„БОЕЦ ОХОТНИК“
 Орган усенармейскага ваенна-палаўніча таваарства.
 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—9 руб., на 6 мес.—4 р. 50 к., на 3 мес.—2 р. 25 к.
 Цана асобнага нумара—75 кап.

„КРАСНОАРМЕЙСКИЙ КЛУБ“
 Орган влітмасаўнага аддзела паліткіраўніцтва РСЧА.
 Разліч на кіруючых работнікаў ДЧК, клубу, бібліятэкі і заг. лен. куткамі.
 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—9 руб., на 6 мес.—4 р. 50 к., на 3 мес.—2 р. 25 к.
 Цана асобнага нумара 75 кап.

„ВОЕННЫЙ ВЕ ТНИК“
 Агульнавайсковы і пяхотны журнал РСЧА. Разліч на начсклад РСЧА, 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—12 руб., на 6 мес.—6 руб., на 3 мес.—3 руб.
 Цана асобнага нумара 1 руб.

„КРАСНОФЛОТЕЦ И КРАСНОФЛОТЕЦ“
 Орган паліткіраўніцтва РСЧА-Масавы ваенна-палітычны, літаратурна-мастацкі журнал.
 Разліч на масавага чырвонаармейскага і чырвонафлотскага чытача 24 нумары ў год.
 Падпісная цана: на год—6 руб., на 6 мес.—3 руб.
 Цана асобнага нумара 25 кап.

„Артиллерийский журнал“
 Орган інспекцыі артылерыі РСЧА. Журнал разліч на сярэдні і старшы начсклад кадра і запаса артылерыі РСЧА.
 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год—6 руб., на 6 мес.—3 руб., на 3 мес.—1 р. 50 к.
 Цана асобнага нумара 50 кап.

„ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ“
 Орган ЦС Асоцыялізма.
 Журнал разліч на сярэдні, старшы і вышэйшы начсклад кадра і запаса РСЧА і кіруючых работнікаў Асоцыялізма.
 6 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год 9 руб., на 6 мес.—4 р. 50 к., на 3 мес.—2 р. 25 к.
 Цана асобнага нумара—1 р. 50 к.

„КРАСНАЯ КОННИЦА“
 Орган інспекцыі кавалерыі РСЧА. Журнал разліч на начсклад конніцы кадра і запаса РСЧА.
 12 нумароў у год.
 Падпісная цана: на год 9 руб., на 6 мес.—4 р. 50 к., на 3 мес.—2 р. 25 к.
 Цана асобнага нумара 75 кап.

Падпіска прымаецца ўсімi аддзяленнямі, магазінамі, кіёскамі, упаўнаважанымі „КОГИЗ“а і ўсюды на пошце

Сёння, 29 мая, у 7 гадз. вечара, у памяшканні аўрайскага дзяржаўнага тэатра, адбудзецца
ўрачыстае пасяджэнне,
 прысвечанае святкаванню 35-цігоддзя навуковай і педагогічнай дзейнасці праф. БДУ акадэміка **Н. М. Нікольскага** і наданню яму годнасці заслужанага дзеяча навукі.
Рэктар БДУ Дзякаў.

Вышэйшы дзяржаўны Інстытут кінемаграфіі галоўнага кіраўніцтва кіно-фото-прамысловасці пры СНК СССР
аб'яўшае прыём
на АПЕРАТАРСКІ ФАКУЛЬТЭТ

Факультэт рыхтуе высокакваліфікаваных кіно-аператараў па спецыяльнасцях: мастацкі фільм, хронікальны фільм, навукова-вучэбны фільм.

Тэрмін навучання 4 з пал. гады.
 Ча першы курс прымаюцца асобы на ўзросце ад 17 да 35 год, скончыўшы дзевяцігодку, а таксама прыр. ўвучыны да спецыяльнай ўстаноў, або маючы асвету ў якасці аб'яў і адвальна-навукова ўстаў прыём у вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджаныя камітэтам па вышэйшай школе пры ЦК СССР ад 15 мая 1933 г.

Паступаючыя на аператарскі факультэт павіны да 10 чэрвеня 1935 г. з прыкладаннем неабходных дакументаў і пасведчаннем ад кіраўніцтва прайсці спецыяльныя іспыты ў форме арганізуемага для іх семінара, маючага свабоднай задачай устанавіць прафесійна-навуковы прыгоднасць паступаючага да аператарскай работы. Вучэбны план семінара прадугледжвае практычную работу па фатаграфіі, а таксама ўключае прагляд і абмеркаванне кінокарцін, з гэтай выаўлення якасцтва з кінопрадукцыяй ад шніх год і ўмення зрабіць пад кіраўніцтвам мастацкага элемента разбор.
 Пасля праходжання семінара прызначаны прафесійна-навуковымі павіны прайсці конкурсныя іспыты па грамадазнаўчачаму цыклу, рускай мове і літаратуры, матэматыцы, фізіцы і хіміі.

За даведкамі звяртацца ў Белдзяржкіно: Менск, Совецкая, 90
Дырэкцыя.

Адзінокаму ПАТРЭБЕН ПАКОЙ
 Пажадана ў цэнтры.
 Званіць па тэлефону 24 471 ад 8 да 10 г. ран. і ад 6 да 7 г. веч.

МЕНСКАЯ АўТАРАМОНТАННАЯ СТАНЦЫЯ
„Аўтарэмснаб“ робіць плавапа-пераджальны

Талачынскаму райкамгасу
 тэрмінова патрабуецца
ВОПЫТНЫ

РАМОНТ машын «ГАЗ» (Форд) А і АА
 выпуску з 1930 г.

Тэхнік-будаўнік
 з практычным стажаў работы.
 Аплата па агул. дз.
 Адрес: БССР, м. Талачын, Райкамгас

Завключэнне дагавароў на абслугоўванне праводзіцца кожны дзень на станцыі (Менск, Магілёўская ша. 8, тэл. № 23-866).
АўТАРЭМСТАНЦЫЯ

Інстытут масавага завочнага навучання
партактыва пры ЦК КП(б)Б
 перадае праа Менскую радыёстанцыю штодзённа (апрача агульных выхадных) **ЛЕНЦЫН ПАРТВУЧОБЫ** для шырокага партыйна-комсамоўскага і беспартыйнага актыва горада і вёскі і завочнакаў партвучобы.

У ЧЭРВЕНІ 1935 г. СЛУХАЙЦЕ
ГІСТОРЫЯ ВКП(б) (час перадачы: 20 г. 30 м.—21 г. 30 м.).
 «...Без глыбокага і ўсебаковага вывучэння гісторыі партыі нельга аўдаць ленынска-сталінскай тэорыяй, нельга зразумець і разабрацца ў бягучай палітыцы нашай партыі, нельга навучыцца па-большэвіцку выкрываць класавата ворага, якоў бы маскэй вораг не прыкрываўся.
 ...Пры вывучэнні гісторыі партыі асобная ўвага павіна быць аддана паслявоццябрскаму перыяду гісторыі нашай партыі». (З пастановы пленума Ленінградскага ГК ВКП(б).
 5-га—Партыя ў барацьбе з трацкізмам і групай дэмакратычнага цэнтралізма ў годы ваеннага камунізма.
 8-га—Пераход к НЭПу і барацьба партыі з трацкізмам і «рабочай аназіцыяй».
 11-га—Партыя ў аднаўленчы перыяд і барацьба з трацкізмам у 1923—24 гг.
 17-га—Барацьба партыі з «новай аназіцыяй» (Каменев—Зіноўеў) і контрэвалюцыйным трацкіска-зіноўеўскім блокам (у 1925—27 гг.).
 20-га—Разгорнутае супраціўленне па ўсяму фронту і барацьба партыі з правам апартаментам, як галоўнай небяспечнай у той перыяд.
 23-га—Партыя ў перыяд паміж 16 і 17 в'едамі і барацьба з права «лявалікі» двурупніцкім блокам.
 29-га—Барацьба партыі за бяспкасавае сацыялістычнае грамадства і задачы павышэння большэвіцкай ільнасці.
 — 0000 —

перыядызма.
 10 і 15-га—Агульны крызіс капіталізма.
 11 і 17-га—Сучасны эканамічны крызіс капіталізма.
 Уводныя лекцыі да вывучэння пасобных твораў Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна.
 (Час перадачы: 19 г. 30 м.—20 г. 30 м.).
 19 — Ленін—«О продналоге».
 26 — Ленін—«Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
 — 0000 —

ПЫТАННІ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРЫ
 (Час перадачы: 19 г. 30 м.—20 г. 30 м.)
 15 — Творчасць Пушкіна.
 22 — Гоголь.
 25 — Тургенеў.

ПЫТАННІ СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКІ
 (Час перадачы: 19 г. 30 м.—20 г. 30 м.).
 2 — Галоўныя шкіднікі сельскай гаспадаркі БССР і як іх знішчаць
 9 — Агародныя культуры і догляд іх.
 16 — Уборка і сушка сена і сельных траў.
 27 — Ордэнаноснае БССР павінец даць высокакасны лён.

ПЫТАННІ ПАРТЫЙНА-ВЫХАВАУЧАЯ РАБОТЫ
 1 — Марксіска-ленынскае вучоба па радыё.
 21 — Аб задачах палітычнага вучавання комсамольскага актыва
 — 0000 —
 Рэзэрв —
 — 3. 7. 13, 29-га чэрвеня.
 — 0000 —

Лекцыі партвучобы слухайце ў спецыяльна абсталяваных радыёаўдыторыях, пры партгабілетах і калгасах, саўгасах, а таксама праз індывідуальныя радыёпрыёмнікі і радыёкронкі.
 Патрабуецца ад загадчыкаў радыёаўдыторый арганізацыі рэгулярнага слухання радыёлекцыяў.
 Спраўкі аб тым, дзе арганізавана слуханне лекцыяў і па іншых пытаннях завочнага навучання вы атрымаеце ў райкоме КП(б)Б або непасрэдна ў Інстытуце масавага завочнага навучання пры ЦК КП(б)Б.
 Пытанні, узнікшыя ў сувязі са слуханнем лекцыяў і прапрапоўкай вучэбнай літаратуры, а таксама заавант і вольных аб радыёперадачах накіроўвайце па адрасу:
 г. Менск, вул. Н. Маркса, 47/30, ІМЗО пры ЦК КП(б)Б, радыёсеітар.
ДЫРЭКЦЫЯ ІМЗО пры ЦК КП(б)Б.

ЛЕНІНІЗМ
 (апошнія лекцыі па курсу.
 Час перадачы: 19 г. 30 м.—20 г. 30 м.)
 4-га—Вырашэнне нацыянальнага пытання пры дэктатуры пролетарыята.
 10-га—Комуністычная партыя — авангард рабочага класа.
 14-га—Аб задачах партыйна-аганізацыйнай і палітыка-выхаваўчай работы.
 — 0000 —

Пытанні, узнікшыя ў сувязі са слуханнем лекцыяў і прапрапоўкай вучэбнай літаратуры, а таксама заавант і вольных аб радыёперадачах накіроўвайце па адрасу:
 г. Менск, вул. Н. Маркса, 47/30, ІМЗО пры ЦК КП(б)Б, радыёсеітар.
ДЫРЭКЦЫЯ ІМЗО пры ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі і вылавецтва: Менск, Совецкая, 63. Тэлефоны: прыём тэлефонаграм — 21-351, аднасны рэдактар — 21-352, нам. рэд. ітара — 25-188, аднасны сакратар — 21-350; аддзёлы: партыйны, культурны — 21-353, сельскагаспадарчы — 21-356, прамысловы, совецка-гандлёвы, масавых кампаній і мясцовай інфармацыі — 21-354, пісем рабочых і калгаснікаў і работы з рабселькорамі — 21-355, замежнай інфармацыі — 25-189, мастацкі — 23-955, выпускакчы — 21-357; заг. выдавецтва — 21-359, прыём аб'яў — 21-360, бухгалтэрыя — 21-885.

Ул. Галоўлітбела № 1117. Тыраж 92.890 экз. Менск, друкарня «Звязда».